



БЕЛАЗЫ Ў РЭАЛЬНАСЦІ, МЕТРО — У ПЕРСПЕКТЫВЕ

У чым Беларусь і Свядлоўская вобласць карысныя адна адной

(Працяг на 2–3-й стар.)

ПЯЦГОДКА ЯКАСЦІ

АЎТО З БЕЛАРУСКИМ ХАРАКТАРАМ

Даведаліся, як ствараюць сапраўды айчыны аўтамабіль

Кожную гадзіну з канвеера завода «БЕЛДЖЫ» сыходзіць 15 аднайменных легкавых машын. Летась з пляцоўкі завода выехала больш за 91 тысяч аўтамабіляў Belgee, з якіх каля 26 тысяч было прададзена ў Беларусі, і прыблізна 67 тысяч адправілася ў Расію, расказала намеснік дырэктара па маркетынгу і продажах СЗАТ «БЕЛДЖЫ» Наталля Харкова. Сёлета выпуск аўто для беларускага рынку плануецца павялічыць мінімум на 15 %.

Сёння па дарогах нашай краіны ездзіць каля 70 тысяч Belgee. Мы пабывалі ў цэхах завода і даведаліся, як збіраюць Belgee, ці могуць аўтаапараты давараць беларускай якасці і якія спажывецкія прадзятасці ўдалося пераадолець.

СТАР. 6



СМЕЛЫЯ
СУПРАЦЬ
ЗЛАЧЫНЦАЎ

14



РЭГІЁН РАЗВІЦЦА


ПРЫЦЯГНЕННЕ ДЛЯ ІВЕСТЫЦЫЙ

Капыльскі раён — адзін з самых паспяхоўных на Міншчыне. Прынамсі, у сельскай гаспадарцы. За апошнюю пяцігодку ў сельгаспрадпрыемствах Капыльшчыны ўведзена ў эксплуатацыю 16 сучасных высокатэхналагічных малочнатаварных комплексаў, а гэта зусім іншы ўзровень вытворчасці, новыя працоўныя месцы з камфортнымі ўмовамі і канкурэнтнай заробтнай платой. Сімвалічна, што і сёлета першы ў Мінскай вобласці новы малочнатаварны комплекс адкрыўся менавіта ў Капыльскім раёне.



Ведаюць тут, і як прыцягнуць інвестыцыі. Па дзяржаўнай праграме «Адзін раён — адзін праект», ініцыяванай кіраўніком дзяржавы, летась скончана рэалізацыя трох значных праектаў, а сума інвестыцый — больш за дзвеце мільёнаў рублёў. Новыя вытворчасці, стварэння па інвестпраграме, — гэта і адлічэнні ў бюджэт, а значыць, сродкі на добраўпарадкаванне і стварэнне камфортных умоў для жыхароў раёна, зноў — такія новыя працоўныя месцы з годнымі заробкамі. Усё гэта будзе працаваць на будучыню жыхароў не аднаго пакалення рэгіёна. Карэспандэнты «Звязды» пабывалі ў Капыльскім раёне і даведаліся, чаму тут зрабілі стаўку на сельскую гаспадарку і ў чым сакрэт паспяховага развіцця.

СТАР. 7–13





Фота БелТА.

БЕЛАЗЫ Ё РЭАЛЬНАСЦІ, МЕТРО — У ПЕРСПЕКТЫВЕ

У чым Беларусь і Свядлоўская вобласць карысныя адна адной

Робочы тыдзень Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі пачаўся з сяброўскай сустрэчы. У Палац Незалежнасці завітаў губернатар Свядлоўскай вобласці Яўген Куйвашаў. І хоць сустрэча сяброўская, размова была плённая, на перспектыву. Сустрэча гэта ўжо не першая. Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што яго папярэдняя сустрэча з Яўгенам Куйвашавым адбылася ў 2019 годзе. «З той пары прайшло нямала часу. Мы, як бы ні было складана, рухаліся наперад. І, як мне дакладваюць, на сёння мы маем у тавараабароце амаль мільярд долараў», — адзначыў Прэзідэнт.

Аб'ём узаемнага гандлю паміж Беларуссю і Свядлоўскай вобласцю паступова павялічваецца. У 2024 годзе ён дасягнуў 880 мільёнаў долараў, што больш чым на 10 % вышэй за паказчык 2023-га. Беларускі экспарт у Свядлоўскую вобласць у мінулым годзе перасягнуў 585 мільёнаў. У расійскі рэгіён пастаўляліся ў асноўным лазеры, грузавыя аўтамабілі, трубы і трубка з чорных металаў, сыры і тварог, электрычныя трансфарматыры, алюмініевыя спіцы і профілі.

КІРУНКІ ТРАДЫЦЫЙНЫЯ...

Кіраўнік дзяржавы пералічыў кірункі, па якіх яшчэ беларусы могуць плённа супрацоўнічаць са Свядлоўскай вобласцю і, адпаведна, павялічыць тавараабарот. На першым месцы — прамысловасць. «Ваша вобласць заўсёды была і, я думаю, застаецца, моцнай прамысловай вобласцю. Хоць і сельскую гаспадарку вы паццягнулі. Але прамысловасць развітая ў вас. Мы таксама прамысловая рэспубліка. Вы ведаеце ўсё, што мы можам вырабляць. Гэта і аўтамабілебудаванне, і чагосьці мы дасягнулі ў сельскай гаспадарцы таксама дзякуючы Расіі і таму рынку, на якім мы запатрабаваныя як аграрная краіна, што вырабляе добрыя прадукты харчавання», — адзначыў ён. Ключавымі кірункамі супрацоўніцтва ў прамысловай сферы Аляксандр Лукашэнка назваў аўтамабілебудаванне і найперш пастаўкі камунальнай тэхнікі, якая, па яго словах, будзе патрэбна заўсёды. Беларуская абсталяванне патрэбна і металургічнай галіне Свядлоўскай вобласці. Кіраўнік дзяржавы заўважыў, што свядлоўскія партнёры купляюць БЕЛАЗы, без якіх развіццё горназдабывальнай прамысловасці немагчыма. Беларусы пастаўляюць і будуць пастаўляць гідраўлічныя помпы для БЕЛАЗаў. «Вы заўсёды былі надзейнымі партнёрамі», — заўважыў беларускі лідар.

... І ШАВАЦЫЙНЫЯ

Новай тэмай у супрацоўніцтве кіраўнік дзяржавы назваў авіябудаванне. «Мы ўжо на сваім заводзе робім нямала дэталей для вашай авіяпрамысловасці. Для нас гэта важна. Мы паціху ідзём ад рамонту самалётаў да вытворчасці самалётаў. Асабліва мы робім стаўку на вытворчасць самалёта «Асвей» і пастаўкі на расійскі рынак», — сказаў ён.

Адпрацоўваюцца іншыя кірункі ўзаемадзейнасці. «Мы гатовы праектаваць, гатовы займацца будаўніцтвам метрапалітэна ў вас», — прапанаваў Аляксандр Лукашэнка.

«Беларускай тэматыкай» кіраўнік дзяржавы назваў трамвай. Беларускія трамвай ўжо складаюць вялікую частку парка Екацярынбурга. Прэзідэнт падкрэсліў, што беларусы гатовы працаваць над абслугоўваннем і мадэрнізацыяй трамвайнага парка Екацярынбурга. Патрэбны Свядлоўскай вобласці (як і ўсёй Расіі) і беларускія ліфты.

«Па ўсім, аб чым дамовіліся, што вам спадабаецца, будзем працаваць з нашай Свядлоўскай вобласцю, не чужой для нас», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Ён згадаў свой візіт у Свядлоўскі і прызнаўся, што яму вельмі спадабаўся гэты горад. «У мяне вельмі добрыя ўражанні. Ну і з гісторыі. Вы заўсёды былі для нас, для Савецкага Саюза кудзійнага ўсяго таго, што было патрэбна. Асабліва ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Без вашага рэгіёна нам было б складана атрымаць тую Вялікую Перамогу», — сказаў Прэзідэнт. Ён падзякаваў дэлегацыі Свяд-

лоўскай вобласці за візіт у Беларусь. «Мы ўсё зробім, каб вы лічылі, што недарэмна прыехалі», — запэўніў беларускі лідар.

«МЫ ЁСЦЬ БОЛЬШ І БОЛЬШ З КОЖНЫМ ГОДАМ ЗБЛІЖАЕМСЯ»

У адказ Яўген Куйвашаў павіншаваў Аляксандра Лукашэнку з перавыбраннем на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і пажадаў далейшых поспехаў у дзяржаўнай дзейнасці на карысць Беларусі і Саюзнай дзяржавы. «Так складваюцца адносіны, што мы ўсё больш і больш з кожным годам збліжаем. Мы рэалізуем шэраг

сур'ёзных праектаў. Вы самыя блізкія сябры для нас», — сказаў ён. Яўген Куйвашаў нагадаў, што ў 2022 годзе было падпісана абноўленае Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж урадамі Свядлоўскай вобласці і Рэспублікай Беларусь. Таксама павышаны статус консульскай установы Рэспублікі Беларусь. Замест аддзялення пасольства, якое працавала ў рэгіёне амаль чвэрць стагоддзя, у мінулым годзе адкрыта консульства Рэспублікі Беларусь. Па словах губернатара, вынікі работы паказваюць, што гэта было вельмі правільнае рашэнне. Актыўна пашыраюцца міжпарламенцкія сувязі. Умацоўваецца і муніцыпальнае супрацоўніцтва.

Валерыя СЦЯЦКО.

У ТЭМУ

Тавараабарот Беларусі і Свядлоўскай вобласці з 2020 года вырас больш як у два разы

Такую статыстыку агучыў **намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Віктар КАРАНКЕВІЧ** падчас пасяджэння Савета дзелавога супрацоўніцтва Свядлоўскай вобласці і Беларусі, паведаміла БелТА.

Віктар Каранкевіч адзначыў, што год ад года расце інтэнсіўнасць кантактаў на ўсёх узроўнях. У прыватнасці, традыцыйнымі сталі візіты прадстаўнічых беларускіх дэлегацый на чале з прэм'ер-міністрам на прамысловую выставу «ІНАПРАМ».

Таксама ён звярнуў увагу на тое, што сярэд расійскіх рэгіёнаў Свядлоўская вобласць з'яўляецца адным з прывярытэтных гандлёвых партнёраў Беларусі. «Узаемны тавараабарот расце ўжо чатыры гады запар. З 2020 года яго аб'ём павялічыўся больш як у два разы. Летась мы дадалі 10,5 % і маем усе магчымасці ў найбліжэйшай перспектыве перасягнуць планку ў 1 млрд долараў», — адзначыў віцэ-прэм'ер.

Паводле яго слоў, такі паступальны рост стаў магчымым дзякуючы зладжанай рабоце на ўсёх узроўнях, у тым ліку па выкананні дамоўленасцяў, дасягнутых на мінулым пасяджэнні Савета дзелавога супрацоўніцтва. «Паспяхова рэалізоўваюцца сумесныя праекты па зборцы гідраўлічных помпаў, самалёта «Асвей». Адпрацоўваюцца варыянты арганізацыі сумеснага выпуску ліфтаў. Праддзяюцца кааперацыйныя пастаўкі беларускіх і свядлоўскіх рухавікоў, сістэм пажаратушэння, гідраўлікі і іншых камплектных на машынабудавальныя прадпрыемствы Беларусі і Свядлоўскай вобласці. Сёння ў Мінску адкрываецца інжынірынгавы цэнтр расійскага холдынга «Швабэ» па праектаванні і выпуску вырабаў складанай формы з кампазітных матэрыялаў. Гэта важкі крок па ўмацаванні фундаменту нашага ўзаемадзейнасці», — падкрэсліў Віктар Каранкевіч.

Сярод перспектывных кірункаў ўзаемадзейнасці віцэ-прэм'ер назваў супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі, якое вядзецца праз прызму імпартазамышчэння. Яшчэ адзін пункт прыкладання намаганняў — пашырэнне сумеснай работы ў сферы аграпрамысловага комплексу, у тым ліку ў сферы геномнай ацэнкі БРЖ, а таксама ў галіне падырхоўкі кадраў для аграпрамысловага комплексу.

Асобна Віктар Каранкевіч адзначыў будаўніцтва дарог і метрапалітэна: «З улікам сур'ёзных планаў па дарожным будаўніцтве і развіцці метрапалітэна ў Екацярынбургу сумесная рэалізацыя праектаў у гэтых галінах можа вывесці двухбаковае гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва на новы ўзровень вопыту».

Значнаць ён і шматлікія стасункі рэгіёнаў у культурнай сферы, навуцы, адукацыі, спорце.

Даслоўна

«Мы ніколі не наступім непрыстойна ў адносінах да нашых беларускіх сяброў»

Журналістам Яўген Куйвашаў расказаў, што на сустрэчы з Прэзідэнтам Беларусі абмяркоўвалася, што ўжо зроблена і што яшчэ трэба зрабіць для ўмацавання адносін Беларусі і Сьвярдлоўскай вобласці. Журналісты асобна пацкаваліся сумеснай работай у мет-рабудаўнічай галіне. Губернатар раслуначыў, што спецыялісты Беларусі і Сьвярдлоўскай вобласці працуюць у гэтай сферы, але пакуль работа па-пярэдняму і гаварыць аб канкрэтнай рэалізацыі гэтага праекта рана.



Што датычыцца рэалізаваных праектаў, то ТАА «ЦГП БелАЗ-Спецмаш» разам з БелАЗам паспяхова рэалізоўвае праект па вытворчасці пнеўмакампрэсараў. «Гэта вельмі адчувальная і важная пазіцыя для нашай прамысловасці. Я маю на ўвазе і для прамысловасці Беларусі, і для нашай. Ёсць кампетэнцыі, якія захавалі і прымножылі нашы кампаніі. Ёсць кампетэнцыі, якімі валодае Беларусь. І вельмі важна скласці гэтыя кампетэнцыі і зрабіць якасны канкурэнтаздольны на сусветным рынку прадукт. І ўсе падставы для гэтага ёсць», — адзначыў Яўген Куйвашаў. Ён расказаў, што ў графіку дэлегацыі таксама наведванне інжынірынгавага цэнтра ТАА «Швабэ-Мінск» — даччынага прадпрыемства Уральскага оптыка-механічнага завода імя Э. С. Яламава.

Перспектыўным кірункам супрацоўніцтва губернатара Сьвярдлоўскай вобласці назваў развіццё вытворчасці і набыццё аўтамабільнай тэхнікі. Ён адзначыў, што ў рэгіёне ёсць цікавасць да беларускіх пажарных машын. «Вопыт паказвае, што трэба развіваць сваё і ўлічваць свае інтарэсы. У Беларусі і Расіі, у прыватнасці ў Сьвярдлоўскай вобласці, адны інтарэсы. Мы ніколі не наступім непрыстойна ў адносінах да нашых беларускіх сяброў, таму што мы ўжо шмат сіл уклалі ў тое, каб стварыць сваё», — падкрэсліў губернатара.

Яўген Куйвашаў адзначыў, што пачалася падрыхтоўка да «Інапрама», міжнароднай прамысловай выставы, якая праводзіцца ў Екацярынбургу з 2010 года. На выставе будзе прадстаўлена і нямала беларускай прадукцыі. «Беларусь — гэта прамысловая краіна. Эканоміка Беларусі вельмі падобная да нашай, толькі што тут больш сельгаспрадпрыемстваў, у астатнім мы вельмі падобныя. І ў многіх рэчах, у якіх мы хацелі б атрымаць якасць ад нашых прадпрыемстваў, мы атрымліваем ад беларускіх», — расказаў ён. Яўген Куйвашаў адзначыў, што праект «Інапрам» цяпер будзе прадстаўлены і ў іншых гарадах. У верасні 2025 года выставу прыме Мінск. І гэта таксама важны элемент супрацоўніцтва.

«Узлужыны, што тая дынаміка, якая сёння зададзена ў развіццё нашых эканамічных, гуманітарных, адукацыйных і іншых праектах, будзе развівацца гэтак жа актыўна, — падсумаваў Яўген Куйвашаў.

НА КАНТРОЛІ

Наталля КАЧАНОВА:

«МЫ ПАВІННЫ РАЗУМЕЦЬ, ЯК НАМ РУХАЦЦА ДАЛЕЙ»

Стварэнне інавацыйных вытворчасцяў на пляцоўках холдынга «Гарызонт» абмеркавалі ў Савеце Рэспублікі

Як звярнула ўвагу Старшыня Савета Рэспублікі, уплываважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў г. Мінску Наталля КАЧАНОВА, гэта пытанне знаходзіцца на кантролі ўжо не першы год. Даручэнні наконт стварэння інавацыйных вытворчасцяў на тэрыторыі холдынга «Гарызонт» былі дадзены Прэзідэнтам у студзені 2021 года. У адпаведнасці з пастаўленай задачай — задзейнічаць усе плошчы, якія пустыюць, пад вытворчасць — распрацаваны графік выканання работ да 2025 года, які паэтапна рэалізоўваецца.

ПА ВОПЫЦЕ
МОТАВЕЛАЗАВОДА

«У адпаведнасці з планам і графікам, якія былі зацверджаны, усе мерапрыемствы выконваюцца ў поўным аб'ёме, — канкрэтызавала спікер. — За выключэннем таго, што ёсць яшчэ плошчы, якія сёння не ўцягнуты ў абарот. Даручэнне Прэзідэнта было дакладна і ясна пастаўлена: гэта павінны быць вытворчасці, прычым такія, якія можна размяшчаць у цэнтры Мінска».

Наталля Качанова нагадала, што падчас наведвання Аляксандрам Лукашэнкам у студзені Мінскага гарадскога тэхнапарка была пастаўлена задача — з мэтай стварэння плошчаў для вытворчасцяў развіваць такія ж тэхнапаркі ў сталіцы і далей. Статус такой пляцоўкі ў найбліжэйшы час можа набыць і холдынг «Гарызонт».

Уплываважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў г. Мінску прапанаваў Міністэрству прамысловасці як рэгулятары канчаткова вызначыцца з вытворчасцямі, якія будуць адкрыты на плошчах «Гарызонта», што пустыюць. Пры гэтым папрасіла не зацягваць.

АКЦЭНТЫ

РАБОТА ПАЧАЛАСЯ
Аргкамітэт па падрыхтоўцы пасяджэнняў VII УНС
узначаліў прэм'ер-міністр Беларусі

Склад аргкамітэта зацверджаны пастановай Прэзідэнта УНС, якая апублікавана на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале, паведамляе БелТА.

Арганізацыйнаму камітэту трэба будзе ажыццявіць работу па падрыхтоўцы і правядзенні другога пасяджэння VII УНС. Ён мае права ва ўстаноўленым парадку прыцягваць да працы спецыялістаў дзяржаўных органаў і іншых дзяржаўных арганізацый, запываць у гэтых органаў і арганізацый неабходную інфармацыю.

Намеснікам старшыні аргкамітэта з'яўляецца намеснік старшыні УНС.

У складзе аргкамітэта таксама кіраўнікі Савета Рэспублікі, Палаты прадстаўнікоў, Канстытуцыйнага Суда, Вярхоўнага Суда, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта, дзяржаўны сакратар Савета



«Мне бачыцца, што той варыянт, які распрацаваў горад на прыкладзе тэрыторыі Мотавелазавода, проста цудоўны, — звярнула ўвагу Наталля Качанова. — Ужо 98 прадпрыемстваў там сёння працуюць, а ўвогуле будзе працаваць каля 140. Гэта пляцэжы, гэта вытворчасці, гэта людзі, працоўныя месцы і ўсё астатняе. Таму, можа, этанакіравана стварыць тут (на «Гарызонце»). — «Зв.» філіял тэхнапарка. Няхай іх будзе пяць, няхай іх будзе дзесяць, алей, якія будуць працаваць у Мінску. Нам хацелася б ужо канчаткова разумець, што будзе там размяшчацца».

Пры гэтым Наталля Качанова дала высокую ацэнку вытворчасцям, якія ўжо функцыянуюць на пляцоўках холдынга. «Усё, што зроблена сёння, заслугоўвае павагі, — удакладніла яна. — І нашы ноўтбукі, якія сталі выпускацца, і іншае абсталяванне, камплектуючыя — гэта цудоўна. Ды і вынікі ў холдынга надрэнныя. Але нас хвалюе пытанне гэтых плошчаў, што пустыюць. Мы павінны разумець, як нам рухацца далей».

ПАТЭНЦЫЯЛ —
60 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ
МЕТРАЎ

Як адзначыў у размове з журналістамі старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Уладзіслаў ТАТАРЫНОВІЧ, пы-

танне стаіць не проста аб навядзеным парадку на плошчах асобных арганізацый, якія ажыццяўляюць дзейнасць на тэрыторыі Мінска, што само па сабе важна ў бягучым годзе, аб'яўленым годам добраўпарадкавання. «Пытанне стаіць аб тым, каб шляхам уцягнення ў эканамічны абарот, правядзення неабходнага комплексу работ (гэта могуць быць бягучыя, капітальныя рамонтны, рэканструкцыйны), на прыкладзе такіх тэрыторый, якія ў нас на Партызанскім праспекце была пляцоўка Мотавелазавода, ствараць як асобныя комплексныя ўмовы для ажыццяўлення дзейнасці самога прадпрыемства, на балансе якога знаходзіцца аб'екты, так і аб магчымасці прыцягнення іншых вытворчых прадпрыемстваў, арганізацый, якія працуюць у сферы паслуг на аснове комплекснай інфраструктуры», — канкрэтызаваў ён.

Па словах сенатара, «Н Холдынг» — кіруючая кампанія холдынга «Гарызонт» на працягу апошніх гадоў паэтапна праводзіць такую работу. «Патэнцыял ацэньваецца ў раёне 60 тысяч квадратных метраў, — удакладніў Уладзіслаў Татарыновіч. — Зраўнавала, што частка будзе задзейнічана непасрэдна ў вытворчай дзейнасці самога прадпрыемства або іншых удзельнікаў холдынга. Натуральна, будучы прыцягвацца і іншыя арганізацыі, у першую чаргу вытворчага плана».

Вераніка КАНЮТА.
Фота БелТА.

бязпекі, кіраўнік спраў Прэзідэнта, першы намеснік прэм'ер-міністра, намеснік прэм'ер-міністра, які курыруе пытанні культуры, адукацыі, аховы здароўя, турызму, фізічнай культуры і спорту.

У аргкамітэт увайшлі старшыні аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама, старшыня КДБ, кіраўнік Апарату Савета Міністраў.

У складзе аргкамітэта таксама шэраг міністраў: архітэктуры і будаўніцтва, унутраных спраў, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, аховы здароўя, замежных спраў, інфармацыі, культуры, па надзвычайных сітуацыях, сувязі і інфарматызацыі, транспарту і камунікацый, фінансаў, энергетыкі.

Акрамя таго, у складзе аргкамітэта прэс-сакратар Прэзідэнта, начальнік Сакратарыята УНС і першы сакратар Цэнтральнага камітэта грамадскага аб'яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі».

Як паведамлялася раней, чакаецца, што другое пасяджэнне VII УНС пройдзе ў Беларусі ў красавіку бягучага года.

РЭГІЁНЫ РОСТУ

Беларусь — Уганда — Катар: цікавасць узаемная і перспектыўная

У нядзелю, 23 лютага, завяршыўся афіцыйны візіт урадавай дэлегацыі на чале з прэм'ер-міністрам Беларусі Раманам ГАЛОЎЧАНКАМ у Катар, дзе прайшоў шэраг сустрэч з кіраўніцтвам краіны. Да гэтага праца па наладжанні ўзаемавыгадных кантактаў, у першую чаргу ў эканамічнай сферы, адбылася ва Угандзе. Падводзім вынікі візіту беларускай дэлегацыі ў гэтыя краіны «далёкай дугі».

АД ІТ-СФЕРЫ ДА СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ: «БЕЛАРУСІ ЁСЦЬ ШТО ПРАПАНАВАЦЬ КАТАРСКАМУ БОКУ»

Усе выхадныя дэлегацыя знаходзілася з візітам у Катары — перспектыўным для нашай краіны пункце ўваходу на рынак арабскага свету. У суботу прэм'ер-міністр Беларусі Раман Галоўчанка па запрашэнні катарскага боку сустрэўся ў неформальнай абстаноўцы з членамі кіравальнай сям'і Катара, прадстаўнікамі катарскага бізнесу — буйнымі інвестарамі ў сферы будаўніцтва, энергетыкі, інфармацыйных і тэлекамунікацыйных тэхналогій.

Падчас сустрэчы прэм'ер-міністр праінфармаваў прымаючы бок аб развіцці беларускай эканомікі, палітыцы краіны ў сферы інвестыцый, планах па рэалізацыі буйных інвестыцыйных праектаў. Дыялог, які адбыўся, прадэманстравалі жывую цікавасць катарскага бізнесу да Беларусі.

Таксама ў рамках візіту прэм'ер-міністр сустрэўся з намеснікам прэм'ер-міністра — дзяржаўным міністрам па справах абароны

Катара шэйхам Саудам бен Абдэльрахманам бен Хасанам бен Алі аль-Тані.

Як паведаміла прэс-служба ўрада, сустрэча з віцэ-прэм'ерам Катара прайшла за зачыненымі для СМІ дзвярцамі.

Акрамя гэтага, адбылася сустрэча Рамана Галоўчанкі з прэм'ер-міністрам — міністрам замежных спраў Катара шэйхам Махамедом бен Абдэльрахманам бен Джасэмам аль-Тані.

— Мы шчыра захапляемся дасягненнямі Катара за апошнія гады, развіццём інфраструктуры, прыёмам вялікай колькасці міжнародных палітычных і спартыўных мерапрыемстваў самага высокага ўзроўню, — падкрэсліў падчас сустрэчы Раман Галоўчанка і дадаў: — Беларусі ёсць што прапанаваць катарскаму боку. Наша краіна валодае значным ваенна-тэхнічным, прамысловым, навуковым, сельскагаспадарчым патэнцыялам і магчымасцямі паставак харчавання для забеспячэння харчовай бяспекі.

Ён акцэнтаваў увагу на тым, што ў Беларусі актыўна развіваецца сфера высокіх тэхналогій, не менш актыўна ідуць працэсы лічбавізацыі.

Раман Галоўчанка канстатаваў, што Катар мае развітую банкаўскую сістэму і гэта самая відавочная сумесняя перспектыва для абедзвюх краін.

«КОЖНАЯ КРАІНА — ГЭТА СВОЙ КВЭСТ, ЯКІ ТРЭБА ПРАЙСЦІ»

Падводзячы вынікі афіцыйных візітаў ва Уганду і Катар, прэм'ер-міністр адзначыў:

— Мы сур'эзна рыхтуемся да кожнага такога візіту: нашага — за мяжу альбо да нас. Стараемся, як цяпер кажучы, кастамізаваць нашы прапановы, ужываючы навуковы падыход. Трэба глыбока ведаць, у чым маюць патрэбу нашы партнёры, якія ў іх магчымасці, прыярытэты, інтарэсы, хто нашы канкурэнты, з кім мы працуем. Значыць, фактычна кожная краіна — гэта свой квэст, які трэба прайсці. І для таго каб атрымаць вынік, трэба зрабіць вельмі добра дамашнюю работу.



Раман Галоўчанка заўважыў, што візіты ва Уганду і Катар адрозніваліся адзін ад аднаго, паколькі ў іх былі розныя мэты, задачы і змест:

— Ва Угандзе тэматыка была абсалютна зразумелая для нас. Мы фактычна прэзентавалі кіраўніцтву краіны ўсе нашы напрацоўкі, прапановы, устанавілі кантакты з тымі людзьмі, якім даручана займацца гэтымі праектамі (іх вывучаць, знаходзіць прымальнікі для ўсіх рашэнняў).

З Катарам сітуацыя іншая, канстатаваў Раман Галоўчанка:

— Гэта краіна нам вельмі добра знаёмая. Мы многія дзесяцігоддзі паспяхова супрацоўнічаем, вельмі цёплыя адносіны звязваюць і кіраўнікоў краін. Наогул, кожны раз ад любога катарца чую толькі станоўчыя водгукі альбо ўспаміны пра Беларусь. Але мэта візіту цалкам зразумелая — гэта аднаўленне ранейшага ўзроўню нашых адносін і, напэўна, завяршэнне тых абмеркаванняў, ідэй, напрацовак, якія намі планаваліся раней.

Падсумоўваючы вынікі візіту ў Катар, прэм'ер-міністр адзначыў, што гэтая краіна гатовая працаваць з Беларуссю па ўсіх кірунках:

— Катарскі бок сам нас запрасіў. Цікавасць да працы з Беларуссю ёсць. Катарцы — выдатныя дыпламаты. Нягледзячы на тое, што ў іх невялікая тэрыторыя, невялікае насельніцтва, яны сябе вельмі актыўна праяўляюць ва ўрэгуляванні вялікай колькасці рэгіянальных і міжнародных канфліктаў. Таму яны выдатна разумеюць усе рэаліі, не будуць ілюзіі адносна таго, што ж рэальна адбываецца і вакол нашай краіны.

Прэм'ер-міністр таксама патлумачыў некаторыя асаблівасці перагавораў:

— Многія дамоўленасці абмяркоўваліся за зачыненымі дзвярцамі: вялікія грошы любяць цішыню. Цікавасць вельмі вялікая. Нам трэба было актуалізаваць разуменне таго, што адбываецца ў Катары. Мянюцца запыты, інтарэсы, падыходы. Прыходзяць новыя людзі, якія не вельмі знаёмыя з гісторыяй нашага супрацоўніцтва. Таму удалося зрабіць вельмі вялікую работу.

Па словах Рамана Галоўчанкі, вызначаныя задачы для рэалізацыі іх у найбліжэйшы час:

— Сферы традыцыйныя — гэта інвестыцыі і праца па трэціх краінах. І па адным, і па іншым кірунку ў найбліжэйшы час будзем вельмі актыўна дзейнічаць.

Кампетэнтна

Беларусь і Катар абмяркоўваюць новыя кірункі для супрацоўніцтва ў ваенна-прамысловым комплексе

Пра гэта расказаў старшыня Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Дзмітрый ПАНТУС:

— На самай справе спектр узаемадзеяння досыць шырокі, і новыя кірункі сёння абмяркоўваюцца. Гэта і навучанне, і сумесныя распрацоўкі. Сёння мала проста так прадаць той ці іншы прадукт. Важны комплексны падыход. І ў гэтым плане мы гатовыя прапанаваць комплекснае рашэнне.

Дарэчы, Дзяржкамваенпрам знаходзіцца на этапе абмеркавання далёкай дарожнай карты па ўзаемадзеянні з катарскім холдынгам «Барзан»:

— Мы вызначылі ключавыя кірункі, па якіх мэтазгодна працаваць разам. Я думаю, у найбліжэйшы час дарожная карта будзе падпісана.

Павялічыць у разы пастаўкі харчавання ў Катар

Такую задачу па выніках візіту ставіць перад ведамствам намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Ваўдзім ШАГОЙКА.

— Краіны Персідскага заліва нам цікавыя з пункту гледжання пастаўкі свайго харчавання, — растлумачыў ён у гутарыцы з журналістамі. — Беларусь дасягнула значных вынікаў у вытворчасці прадуктаў харчавання, цалкам забяспечвае ўнутраны рынак і актыўна экспартуе сваю прадукцыю.

Ён адзначыў, што Беларусь ужо не першы год працуе з гэтым рэгіёнам, пастаўляючы сюды сухія малочныя прадукты:

— Нам цікава пашырыць асартымент. Мы можам даць усю лінейку «малочкі». Акрамя таго, завяршылі акрэдытацыю на сертыфікат «Халаяль» і гатовыя пастаўляць мясную прадукцыю.

Паводле яго слоў, у Катар ужо пастаўляецца беларуская натуральная малочная прадукцыя:

— Вядома, партыя яшчэ нязначная, дастаўляецца самалётамі, але гэта ўжо і тварог, і смятана, і сыры ў асартыменце.

Ваўдзім Шагойка падкрэсліў, што пастаўкі ў Катар прадуктаў харчавання ў апошнія гады актыўна нарошчваюцца. Так, калі па выніках 2023 года было прыкладна 600 тысяч долараў, то ўжо па выніках 2024 года ўзровень перавысіў адзін мільён долараў.

Паводле яго слоў, ужо ёсць канкрэтныя дамоўленасці па пашырэнне паставак і асартыменту на 2025 год:

— Таму тут работа вядзецца і, безумоўна, аб'ёмы экспарту прадуктаў харчавання будуць павялічвацца. Мы ставім задачу павялічыць пастаўкі ў разы.

Ад харчавання да ІТ-тэхналогій

Часовы павераны ў справах Беларусі ў Катары Аляксей МАЛАФЕЙ паведаміў, што Беларусь разлічвае ў разы павялічыць пастаўкі харчавання ў Катар:

— У нас ёсць некалькі кірункаў, на якіх мы робім фокус: гэта і палітычнае супрацоўніцтва, і пашырэнне палітычных кантактаў. Яны ў нас вельмі добрыя.

Што датычыцца эканамічнага супрацоўніцтва, тут таксама ёсць некалькі цікавых і перспектыўных кірункаў, уключаючы пастаўкі харчавання. Беларускія малочныя прадукты, сыры мяккія і цвёрдыя, глазураваныя сыркі, смятана, тварог, рыбныя прадукты — гэта тое, што сёння прадстаўлена ў асноўных гандлёвых сетках Катара.

У той жа час ён адзначыў, што кліматычныя ўмовы не дазваляюць Катару развіваць у дастатковай ступені сельскую гаспадарку, каб забяспечыць сваю харчовую бяспеку, таму Беларусь магла б стаць надзейным партнёрам у гэтым кірунку:

— Напрыклад, беларускае сухое малако выкарыстоўваецца для вытворчасці катарскага марожанага.

Наступны перспектыўны кірунак — высокія тэхналогіі:

— Катар актыўна развіваецца, будзе новыя гарады, праводзіць розныя мерапрыемствы сусветнага ўзроўню. Катарцы разумеюць, што абмяжоўвацца толькі здабываннем энерганосьбітаў недастаткова для развіцця эканомікі. Краіна працуе над тым, каб развіваць не нафтавыя і не газавыя сектары эканомікі. Аднымі з іх з'яўляюцца, вядома, высокія тэхналогіі, ІТ-тэхналогіі.

Аляксей Малафей таксама адзначыў, што перспектыўна і развіццё супрацоўніцтва ў сферы аховы здароўя і навукі:

— Нашы дасягненні ў медыцыне, у тым ліку для лячэння анкалагічных захворванняў, захворванняў сэрца, могуць быць цікавыя і карысныя Катару. Мы гэта будзем абмяркоўваць. Спадзяёмся, што будзе пэўны поспех.

ЕЎРАЗЫЙСКАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ

РЭАЛЬНЫ ПЛЁН САЮЗА

Агульны рынак лекаў, мытна-тарыфнае рэгуляванне і роля ЕАЭС у сусветным гандлі

У мінулую пятніцу, 21 лютага, у Маскве прайшло чарговае пасяджэнне Савета ЕЭК. Нагадаем, сёлета Беларусь старшынствуе ў органах ЕАЭС. Пра тое, што было разгледжана ў ходзе пасяджэння, раскажаў журналістам намеснік прэм'ер-міністра, старшыня Савета ЕЭК Ігар ПЕТРЫШЭНКА.



— Як і дамаўляліся, мы абмеркавалі ключавыя пытанні па рэалізацыі нашага асноватворнага дакумента — дагавора (аб ЕАЭС. — **Зав.** «Зв.») і Стратэгіі-2025 аб развіцці Еўразійскага эканамічнага саюза, — пракаментаваў Ігар Петрышэнка.

Ён растлумачыў, што бакі заслухалі найбольш праблемныя аспекты рэалізацыі стратэгіі і вызначылі дакладны алгарытм далейшых дзеянняў:

— Мы вызначылі тэрміны да 1 ліпеня па асобных пунктах, у тым ліку пытанні, якія звязаны з інфармацыйным абменам паміж падатковымі службамі, шэраг іншых пытанняў, што датычацца мытна-тарыфнага рэгулявання, ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці калегіі і ў цэлым апарату па рэалізацыі асноватворных дакументаў. Мы вызначылі, што неабходна актывізаваць работу па ўсіх гэтых кірунках. Гэта, дарэчы, была ініцыятыва беларускага боку ў перыяд старшынства, што мы павінны

ў першую чаргу (на гэтым акцэнтаваў увагу кіраўнік нашай дзяржавы) і поўнай меры рэалізаваць усё тое, пра што мы дамаўляемся.

Ігар Петрышэнка таксама паведаміў, што на пасяджэнні Савета ЕЭК традыцыйна быў разгледжаны шэраг пытанняў, звязаных з мытна-тарыфным рэгуляваннем, фарміраваннем і далейшым развіццём рынку лекавых сродкаў.

— Прынялі і зацвердзілі адпаведную канцэпцыю, па якой далей будзе гэты рынак развівацца, — растлумачыў ён.

Акрамя гэтага, бакі абмеркавалі шэраг момантаў, звязаных з павышэннем эфектыўнасці дзейнасці рэгулятараў у краінах, сумесных органаў — Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі, Савета ЕЭК па рэалізацыі ўстановак ад кіраўнікоў дзяржаў, урадаў:

— Каб пытанні, якія датычацца далейшага развіцця нашага саюза, скрупулёзна разглядаліся, выпра-

цоўвалася ўзгодненае рашэнне і мы прасоуваліся па шляху інтэграцыі.

Закраналася і тэма месца і ролі ЕАЭС у сусветным гандлі:

— На парадку дня рэгулярна знаходзяцца пытанні вядзення перагавораў па заключэнні пагадненняў паміж Еўразійскім эканамічным саюзам і краінамі, якія гатовыя заключыць пагадненне аб зоне свабоднага гандлю. У прыватнасці, з Іранам цяпер завяршаем унутрыдзяржаўныя працэдуры аб уступленні ў сілу Дагавора аб свабодным гандлі. Абмеркавалі пытанні далейшай падрыхтоўкі да падпісання пагаднення з Манголіяй. Стартвалі перагаворы з шэрагам іншых краін.

Віцэ-прэм'ер дадаў, што бакі дэмавіліся больш падсвечваць у інфармацыйных рэсурсах сваіх краін дасягненні ў рамках ЕАЭС:

— Каб людзі рэальна адчулі плён інтэграцыйнага супрацоўніцтва ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза.

Задача ад Першага

«Вучоныя ведаюць, як скаціна павінна зімаваць і як падысці да вяснова-палявых работ. Яны раскажуць памочнікам і ўпаўнаважаным, а з заўтрашняга дня вы павінны на месцах — у абласцях, раёнах — паглядзець, як арганізавана ўсё гэта, наколькі там адпавядае таму, што тут.»

Аляксандр Лукашэнка падчас наведвання сельгаспрадпрыемства «Шыпяны-АСК» у Смалявіцкім раёне 21 лютага 2025 года.

На разварушванне часу няма

Выязны семінар па сельгастэматыцы Прэзідэнт правёў у Смалявіцкім раёне ў пятніцу, а ўжо на выхадныя адказныя асобы паехалі па рэгіёнах вывучаць сітуацыю на месцах. Намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Сівак пабываў на асобных сельгасгаспадарчых прадпрыемствах Рагачоўскага раёна.

«Задача — убацьчыць не самыя лепшыя прыклады, каб даць гэўныя ацэнкі, сфармуляваць і абмеркаваць праблемы канкрэтных гаспадарак. Паглядзім і супаставім факты з інфармацыяй, якая паступіла аб тым, што ў раёне ёсць гаспадаркі, дзе патрабуецца пераархаванне кармоў ад іншых прадпрыемстваў. Гэта ўжо факт, неабходна высветліць першапрычыну», — адзначыў Анатоль Сівак. Паводле слоў віцэ-прэм'ера, важна мець дакладную інфармацыю, на аснове якой можна прымаць эфектыўныя рашэнні і якасна ўплываць на сітуацыю.

Адным з пунктаў у маршруце стала малочнатаварная ферма на 600 галоў дойнага статка ў населеным пункце Заполле, паведамляе БелТА. Тут да пачатку вясны плануецца увесці ў эксплуатацыю новы кароўнік на 290 галоў, у якім прадугледжаны дзве выгульныя пляцоўкі, сістэма ўвільгатнення паветра, прыменены і іншыя рашэнні для камфортнага ўтрымання жывёл.

Старшыня Камітэта дзяржкантролю, ўпаўнаважаны прадстаўнік Прэзідэнта па Гродзенскай вобласці Васіль Герасімаў прайнспектаваў ход выканання даручэнняў кіраўніка дзяржавы ў сельгасгаспадарчых арганізацыях у Карэліцкім, Навагрудскім, Слоніміскім, Дзятлаўскім і Зэльвенскім раёнах Гродзенскай вобласці. У шэрагу гаспадарак выяўлены недахопы і недагледы, якія ў найбліжэйшы час павінны быць ліквідаваны.

Так, па выніках наведвання мехмайстэрняў КСПУП «Птушкафабрыка «Чырвонаярмейская» Карэліцкага раёна Васіль Герасімаў даручыў прыняць аперацыйныя меры па актывізацыі работ, звязаных з рамонтам тэхнікі, у першую чаргу той, якая будзе задзейнічана на ранніх этапах правядзення палявых работ. Цяпер гатоўнасць тэхнікі ў гэтай гаспадарцы знаходзіцца на ўзроўні 50 працэнтаў. Таксама ён звярнуў увагу на недастатковы тэмпы назапашвання мінеральных угнаенняў, забяспечанасць якімі на будучую пасяўную кампанію складае трэць ад неабходнай колькасці. Ёсць пытанні і па кармах — гаспадарка на працягу шэрагу гадоў, у тым ліку і ў бягучым годзе, з-за недахопу сваіх травяных кармоў ужо ў лютым набывае іх у іншых арганізацыях.

Недахопы пры пастаноўцы тэхнікі на захоўванне выяўлены ў ААТ «Кашалёва-Агра» Навагрудскага раёна. Не ўсёды былі падкладзены драўляныя паддоны пад рабочыя механізмы глебаапрацоўчай тэхнікі, што непазбежна прывядзе да заўчаснага іх зносу. Таксама кіраўніку гаспадаркі ўказана на недастатковы контроль за якасцю рамонтна тэхнікі і выкананнем графікаў яго правядзення.

Пры наведванні сельгаспрадпрыемства «Паўлава-Агра» Слонімскага раёна Васіль Герасімаў удзяліў асноўную увагу эфектыўнаму выкарыстанню і рамонтна-энергасыхацых трактароў. Адзін з такіх трактароў у гаспадарцы стаіць без рухавіка, які накіравалі для рамонту ў спецыялізаваную арганізацыю. Пры гэтым кіраўнік КДК цікавіўся меркаваннем кіраўніка «Паўлава-Агра», наколькі якасна такія прадпрыемствы, у тым ліку райаграсрэсві, ажыццяўляюць рамонт энерганасыхацых трактароў.

Якасць кармоў і пытанні іх захоўвання вывучаны ў СВК «Сынкавічы» Зэльвенскага раёна. І, як аказалася, тут ёсць недахопы. У прыватнасці смяхна-сласнай траншэі на МТК «Елка» былі ўстаноўлены парушэнні тэхналогіі нарыхтоўкі кармоў. Даўжыня зялёнай масы кукурузы аказалася значна большай, чым належныя 5 см, што звязана з недахопамі яшчэ падчас нарыхтоўкі кармоў пры рэгуляванні корманарыхтоўчай тэхнікі.

Ва ўсіх гаспадарках Васіль Герасімаў паразмаўляў з іх работнікамі. Кіраўнік КДК таксама цікавіўся наяўнымі праблемамі і ўмовамі працы ў спецыялістаў, якія працуюць непасрэдна на жывёлагадоўчых аб'ектах і мехдварх. Старшыня Камітэта дзяржкантролю адзначыў, што часу на разварушванне няма. Па ўсіх праблемных пытаннях абазначаны неабходныя меры — недахопы павінны быць ліквідаваны ў найбліжэйшыя дні. Выкананне выдзеленых даручэнняў знаходзіцца на кантролі Камітэта дзяржкантролю Гродзенскай вобласці.

АКТУАЛЬНА

ДРАЙВЕР РОСТУ ЭКАНОМІКІ

У Беларусі прадаўжаецца пашырэнне дзелавой актыўнасці

Аб гэтым гаворыцца ў штотыднёвым макрааглядзе Еўразійскага банка развіцця (ЕАБР), а адным з ключавых драйвераў росту эканомікі ў студзені было будаўніцтва, паведамляе БелТА.

У першым месяцы бягучага года ВУП краіны павялічыўся на 3,7%. Рост быў сфарміраваны пераважна арыентаванымі на спажывецкі попыт сектарамі і будаўніцтвам. Рознічны тавараабарот вырас на 12,2%, аб'ём будаўнічых работ, паводле папярэдніх даных, — на 11,2%. Інвестыцыі ў асноўны капітал выраслі на 20,4% на фоне стымуляцыйных мер урада.

У ключавым драйверы эканомікі папярэдняга года — прамысловасці — рост выпуску склаўся крыху ніжэй за тэмпы росту ВУП — 2,9%.

Еўразійскі банк развіцця ў 2025 годзе прагназуе для Беларусі рост ВУП на 2,6% пры мэтавым прагнозе краіны 4,1%.





Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«Я мару пра тое, каб у нас была вытворчасць не толькі легкавых аўтамабіляў вялікай грузавымальнасці, грузавікоў, цягачоў сярэдняй грузавымальнасці, але і легкавых аўтамабіляў, набліжаных да народных, каб наша краіна магла задаволіць патрэбы юрыдычных і фізічных асоб ва ўласных легкавых аўтамабілях».

30 лістапада 2015 года на нарадзе па пытанні рэалізацыі інвестыцыйнага праекта арганізацыі вытворчасці па зборцы легкавых аўтамабіляў.



ПЯЦІГОДКА ЯКАСЦІ

АЎТА З БЕЛАРУСКИМ ХАРАКТАРАМ

4000 ПУНКТАЎ КАНТРОЛЮ

Мэтай адкрыцця завода «БЕЛДЖЫ», які сёння ўваходзіць у лік найбольш высокатэхналагічных вытворчасцяў краіны, было ні многа ні мала — нараджэнне легкавага аўтапрама Беларусі. Спачатку гэта была буйнавузлавая зборка кітайскіх Geely, але сёння «БЕЛДЖЫ» — завод поўнага цыкла, а з канвеера сыходзяць легкавыя Belgee, пра якія кажуць: «Сапраўды беларускі аўтамабіль, пачынаючы з назвы і заканчваючы вытворчасцю».

Шлях машыны фактычна «з нуля» да склада гатовай прадукцыі займае чатыры этапы: цэхі зваркі, афарбоўкі, зборкі і PDI (перадпродажнай падрыхтоўкі). А пачынаецца ўсё ў зварачным цэху з сумішчэння мааторнага адсека і аснавання падлогі, то-бок са стварэння каркаса кузава.

— Асноўныя працэсы рэабітаваныя, — расказвае **начальнік зварачнага цэха СЗТ «БЕЛДЖЫ» Дзмітрый ХОМІЧ**. — Укаранёна тэхналогія адаптыўнай зваркі: гэта выключнае чалавечы фактар і дэфекты — якасць зваркі нязменная ў кожным пункце кузава. У рэжыме ручнай зваркі вырабляецца толькі невялікі працэнт работ.

140 чалавек і 26 высокатэхналагічных робатаў «Кіка» выпускаюць 15 кузаваў у гадзіну. Але ў гэтым годзе працэс вырашана паскорыць да 20 кузаваў у гадзіну: суразмоўнік кажа, што попыт вялікі, і завод імкнецца забяспечыць усіх ахвотных сваімі аўтамабілямі.

— Сёлета пачнем мантаж дадатковага абсталявання. Будучыя устаноўлены роботы і зварачныя зашчымы, — канкрэтныя спецыяліст.

Пакуль тут ідзе работа над двума мадэлямі кросовераў Belgee — Х50 і Х70, але неўзабаве да іх дадасца седан S50. Пераход ад мадэлі да мадэлі адбываецца аўтаматычна: робат сам распазнае мадэль дзякуючы RFID-метцы — свайго роду «коду ДНК» будучай машыны, які змяшчае ўсю інфармацыю пра яе: канфі-

гурацыя, колер, камплектацыя. З гэтым дакументам аўтамабіль рухаецца ад цэха да цэха, і роботы «разумеюць», што неабходна зрабіць. У зварачным цэху на кузаў наносіцца VIN-код, які ў далейшым будзе занесены ў тэхпаспарт: машына атрымае «спуцеўку ў жыццё». І краз тут шмат у чым вызначаецца, ці доўга яна будзе радаваць уладальніка і ці не зацягне гаспадару пастаяннымі рамонтамі ў «фінансавую дрыгву».

— Існуюць патрабаванні, якія важна выканаць, — тлумачыць начальнік цэха. — Да геаметрыі кузава (не павінна быць перакосаў, лішняга напружання, дэфармацыі), да якасці зварачнага шва і яго герметычнасці. Параметры пастаянна становяцца больш жорсткімі, бо наша прадпрыемства вывучае попыт, уключаючы водзкі аб эксплуатацыі са спажывецкага рынку. Напрыклад, у свой час мы палепшылі антыграўінае пакрыццё пры апрацоўцы кузава. На кітайскіх аўтамабілях гэтага не было, але, улічваючы наш клімат, выкарыстанне пясчана-сальняных сумесяў на дарогах, гэты момант дапрацаваны.

Адзін з этапаў праверкі ўжо на выхадзе цалкам гатовага аўтамабіля на склад — дажджавальная камера, дзе на аўта падаецца пад ціскам вада і ні адной чэцы ў салоне быць не павінна. Калі на пачатковым этапе швы не былі якасна герметызаваныя, гэта выпрабаванне машыне не вытрымае.

Ну а ў зварачным цэху якасць работ адсочваюць як людзі, так і высокатэхналагічнае абсталяванне.

— Важны элемент кантролю якасці — аўдыт, — кажа Дзмітрый Хоміч. — Перад адпраўкай у цэх афарбоўкі гатовыя кузавы выбарачна здзімаюцца з лініі рэгулявання і супрацоўнікі аддзела якасці праводзяць іх поўны кантроль.

Яшчэ больш суровы кантралёр — трохкаардынатная вымяральная машына, якая правярае геаметрыю кузава па больш чым 4000 пунктах. Пасля вымярэння камп'ютар выдае справаздачу, куды заносіцца нават нязначнае зрушэнне вымераных пунктаў. Не ўстаранышы нават драбноткія недахопы, цэх не можа перадаць кузаў на афарбоўку.

Ужо з навяснымі элементамі — дзвярыма, капотам і багажнікам — па крытай галерэі кузаў накіроўваецца на афарбоўку. Афарбоўка машын на «БЕЛДЖЫ» таксама практычна цалкам рэабітаваная.

Якасць афарбоўкі аўта — пытанне не толькі доўгачасовай эксплуатацыі (дарэчы, таўшчыня пласта фарбы Belgee ў апошні час павялічана, як адказ на нашы ўмовы надвор'я). Колер — гэта і эстэтыка, і статус, і самавыяўленне аўтаўладальніка.

— Кожны новы колер — як пастаноўка новай мадэлі на канвеер, — тлумачыць Наталля Харкова. — Таму спачатку ўкараняліся больш простыя

вала сістэма самакантролю якасці прадукцыі на кожным этапе яе вытворчасці, заснаваная на прынцыпах трох НЕ (не вырабляй, не прымай і не перадавай брак). Стан сістэмы лёгка ацаніць, аналізуючы штодзённыя паказчыкі якасці, так званыя індикатары працэсаў, якія, як лакмусавая папера, дазваляюць убачыць не толькі саму праблему, але і месца яе ўзнікнення, і своєчасова прыняць меры. Адным словам, гэта жывы працэс, у якім і нараджаецца якасць нашых аўта.

На лініі канчатковага кантролю якасці ажыццяўляецца першы запуск машыны, а кантралёры ў ад-

кваліфікаваных спецыялістаў. Любыя неадпаведнасці заносіцца ў журнал кантролю якасці, і аўта адпраўляецца на іх устараненне. Калі ж усё ў парадку, за руль садзіцца кіроўца-выпрабавальнік.

— Праводзіцца правёрка функцый абагравання, работа шклопад'ёмнікаў дзвярэй, — адзначае **начальнік бюро правёркі гатовай прадукцыі Дзмітрый БЯЛКОУ**. — Правяраецца праца шклочышчальніка і сістэмы мультымедыя. Пасля гэтага аўтамабіль заяджае на пост рэгулявання развалу-сыходжання і галаўнога святла. Далей машына едзе на тармазны

ЗМЯНЯЮЧЫ СТЭРАТЫПЫ

— На працягу апошніх васьмі гадоў з моманту запуску вытворчасці нам давялося прайсці няпросты шлях па змене стэрэатыпаў, літаральна даказваючы скептыкі, што мы выпускаем прадукцыю сусветнага ўзроўня якасці, — расказвае Вікторыя Корачкіна. — Гэта машыны, спраектаваныя на падставе вопыту лепшых кітайскіх і еўрапейскіх інжынераў, а ў цэхах «БЕЛДЖЫ» мы правялі адаптацыю тэхналогіі вытворчасці з улікам нашых патрэб: палепшылі антыкарызійныя ўласцівасці, укаранілі дадатковую абарону кузава і г. д.

Сёння ў прадпрыемства два кірункі работы: інавацыйны сегмент Geely і практычныя мадэлі для сярэдняга класа Belgee. Пакуль што частка камплектавальных для «сапраўды беларускага аўта» пастаўляецца з Кітая, але значная іх доля ўжо лакалізаваная. Айчынай (а таксама расійскай) вытворчасці — шыны і акумулятары, шкло, шумзаізаляцыя, шэраг іншых кампанентаў. З верасня СЗТ «БЕЛДЖЫ» пачаў вырабляць пластыкавыя бамперы для сваіх аўта. Аўтакрэслы і столі таксама ў агляднай будучыні стануць беларускімі.

— Вядзецца планаваная работа па шырокім пераліку камплектавальных, — кажа Наталля Харкова. — Прапрацоўваецца мэтазгоднасць адкрыцця штампавальнага цэха.

Калі праект будзе ацэнены як рэнтабельны, беларускія аўта пачнуць вырабляцца ў прамым сэнсе «з самага пачатку»: матарына адсека будучы выпускацца ў краіне.

Сёння прадпрыемства працуе без выхадных: магуннасці загрузачны цалкам. — Думка аб пашырэнні геаграфіі паставак заўсёды з намі, але пакуль што імкнемся забяспечыць попыт на айчынных і расійскіх рынках, — адзначае Наталля Уладзіміраўна.

Дастаткова скажаць, што з моманту, калі новыякі Belgee заяджае на склад гатовай прадукцыі два дні, калі ён атрымае ўладальніка, ніколі не праходзіць больш за тры-чатыры тыдні.

Аляксандра АНЦЭЛЭВІЧ.



Фота Віталеа ВІАНЧЫКАВА

колеры — чорны, белы, серабро. Цяпер з'явіліся сіні і пунсовы, у найбліжэйшы час дададзім базальт.

ПАВЫШАНЫЯ ПАТРАБАВАННІ

Пасля зборкі машыны набываюць цалкам гатовы выгляд і адпраўляюцца на шматступенчатую лінію кантролю якасці. Тут правяраецца ўсё — ад знешняга выгляду і параметраў камфорту да бяспекі і бездакорнай работы сістэм.

— Значную ролю ў забеспячэнні стабільна высокай якасці прадукцыі адыгрывае сістэмы падыход па кіраванні якасцю ў працэсе вытворчасці і шматступенчаты кантроль на ўсіх стадыях, — адзначае **намеснік начальніка аддзела тэхнічнага кантролю і якасці Вікторыя КОРАЧКІНА**. — На прадпрыемстве ўкаранёна і выдатна сябе зарэкаменда-

паведнасці з крытэрыямі правяраюць кожны сваю частку аўтамабіля.

Сярод супрацоўнікаў Бюро правёркі гатовай прадукцыі нямала прадстаўніц прыгожай паловы.

— У жанчын быццам бы павышаныя патрабаванні якасці, — усміхаецца Вікторыя.

Напрыклад, пачынаецца правёрка з лакафарбавага пакрыцця: дзяўчаты-кантралёры кончыкамі пальцаў праводзяць па «баках» машыны, правяраючы, наколькі гладка нанесеная фарба.

«Тэсціраванне» аўтамабіля на бяспеку адбываецца на выпрабавальнай лініі, дзе правяраюцца развална-сыходжання, тармазныя сістэма, далёкае і блізкае святло, гукавы сігнал, працаздольнасць відаэкамер, выкід CO₂ з выкарыстаннем высокатэхналагічнага абсталявання пад кантролем

станд, дзе тэстуецца ўся тармазная сістэма.

І нарэшце, машына адпраўляецца на палігон. Штучныя няроўнасці, «змейка» і «васьмёрка», уезд на эстакаду, высокая хуткасць і экстрэмае тармажэнне — усе сістэмы павінны працаваць бездакорна.

— Пяніцца «беларуская якасць» ужо стала брэндам, і яго на сто працэнтаў можна ўжываць і да беларускіх аўтамабіляў, — кажа Дзмітрый Бялкоў. — Мы зацікаўлены ў выпуску якаснай прадукцыі, паколькі мы першы завод легкавых аўтамабіляў у краіне і не можам ударыць у бруд твары. Нашы машыны маюць пяць гадоў гарантыі, але па факце яны «адбегаюць» мінімум 10-15 гадоў. Расходнікі, зразумела, прыйдзеца мяняць, але сур'ёзных праблем пры адказнай эксплуатацыі ў аўтамаатара з нашай машынай не будзе.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)



Мы разам — Беларусь!

Краіна моцная рэгіёнамі: Капыльскі раён



Сяргей ПІЛІШЧЫК:

«РЭАЛІЗАВАНЫЯ ІНВЕСТПРАЕКТА — ВАЖКІ ЎНЁСАК У БУДУЧЫНЮ КАПЫЛЬСКАГА РАЁНА»

Мінулы год для Капыльшчыны быў багатым на ўвядзенне знакавых аб'ектаў па інвестыцыйнай праграме «Адзін раён — адзін праект». У прыватнасці, высокатэхналагічнага комплексу па вырашчванні і перапрацоўцы мяса індэчкі ў вёсцы Пясочнае, а таксама запуску цэха інавацыйнай прадукцыі — сухога малака з капілярна-порыстай структурай — на Капыльскім філіяле Слуцкага сыраробнага камбіната. Акрамя таго, у сельгаспадарках раёна ўведзены ў эксплуатацыю некалькі сучасных жывёлагадоўчых аб'ектаў. Усё гэта будзе спрыяць эканамічнаму росту раёна, бо атрыманая прадукцыя накіроўваецца на экспарт, ствараюцца новыя працоўныя месцы з дастойнай заробатнай платой, а ў раён прыходзяць сучасныя тэхналогіі і адзначаецца высокі ўзровень вытворчасці. Пра знакавыя для раёна аб'екты, развіццё сельскай гаспадаркі і работу ў Год добраўпарадкавання размаўляем са старшынёй Капыльскага райвыканкама Сяргеем Пілішчыкам.



Фота Віктара ІВАНЫЧКАВА

— Сяргей Міхайлавіч, мінулы год для Капыльскага раёна быў адметны ўвядзеннем знакавых аб'ектаў ініцыятывы «Адзін раён — адзін праект»...

— Мы рэалізавалі намечаныя планы, у прыватнасці па інвестыцыйнай праграме «Адзін раён — адзін праект» завяршылі ўвод у эксплуатацыю высокатэхналагічнага прадпрыемства па вытворчасці мяса індэчкі агракамбіната «Дзяржынскі». Ён выйшаў на сваю планавую магутнасць — выраб шасці тысяч тон мяса індэчкі ў год. Сёння на рынак пастаўляецца каля 27 найменняў рознай прадукцыі. На рынку Беларусі ёсць попыт на такія дыетычныя прадукты, і на сёння гэта дастаткова раскручаны брэнд. Аднак праект экспертна арыентаваны — вялікая частка прадукцыі рэалізуецца ў гандлёвых сетках Расіі, ёсць запатрабаванасць у краінах Паўднёвай Азіі. Сума інвестыцый складала 168 мільёнаў рублёў — гэта істотная лічба для нашага раёна і без перабольшання важкі ўнёсак у будучыню ўсёй Капыльшчыны.

У Капыльскім вопытным лясгасе летася адкрыта вытворчасць па выпуску абразных піламатэрыялаў. Гэта вялікі комплекс па перапрацоўцы драўніны, які ўключае цэх сарціроўкі лесу, цэх пілавання і цэх паддонаў, устаноўлена лінія зрошчвання драўніны. Створана 22 працоўныя месцы, інавацыйная лінія дазваляе атрымаваць каля 18 тысяч кубаметраў гатовай прадукцыі за год. Гэта таксама экспертна арыентаваны праект, асноўны рынак збыту — краіны Сярэдняй Азіі (Узбекістан, Таджыкістан, Кыргызстан).

Са студзеня мінулага года запушчаны цэх інавацыйнай прадукцыі на базе Капыльскага філіяла Слуцкага сыраробнага камбіната. Гэта ўнікальная ў краіне вытворчасць сухога малака з капілярна-порыстай структурай. Створана 24 новыя працоўныя месцы. Рэалізацыя гэтага праекта абышлася Слуцкаму сыраробнаму камбінату ў 30 мільёнаў рублёў. На прадпрыемстве выйшлі на прадукцыйную магутнасць

— 20 тон сухога малака ў суткі. Праект цалкам экспертна арыентаваны, асноўныя спажыўцы — краіны Афрыкі Марока і Алжыр. Сёння прадпрыемства стабільна працуе з высокай дабаўленай вартасцю.

Усе названыя інвестпраекты дазволілі істотна ажывіць эканоміку раёна.

— **Адно з прадпрыемстваў раёна, згаданы вамі Капыльскі вопытны лясгас, па выніках сацыяльна-эканамічнага развіцця два гады запар знаходзілася на Рэспубліканскай дошцы Гонару...**

— Прадпрыемства дынамічна развіваецца, яно па-ранейшаму экспертна арыентаванае, нягледзячы на тое што санкцыі звужалі партфель заказаў. Кіраўніцтву ўдалося захаваць аб'ёмы вытворчасці, калектыву, утрымаць планку па заробатнай плаце — яна самая высокая сярод лясгасаў Мінскай вобласці. Па выніках работы за 2022 і 2023 гады лясгас быў занесены на Рэспубліканскую дошку Гонару як самае эфектыўнае прадпрыемства лясной галіны. Яно і сёння трымае марку. Летася калектыву браў актыўны ўдзел у ліквідацыі наступстваў урагану ў Гомельскай вобласці. У прыватнасці, нашы спецыялісты разам са сваёй тэхнічнай аказвалі дапамогу Рэчыцкім і Мазырскім раёнам.

— **Найбольшы ўнёсак у эканоміку раёна па-ранейшаму робіць сельская гаспадарка. Якім для яе быў мінулы год?**

— Сапраўды, наш раён — самы буйны аграрны рэгіён Мінскай вобласці. У нас найбольшы ў рэгіёне пасевы рапсу, 20 % цукровых буракоў у Мінскай вобласці

вырошчваецца ў Капыльскім раёне. Гэта сур'ёзная абавязальнасць перад вобласцю і дзяржавай. Ад мінулага года чакалі большага, аднак з-за ўмоў надвор'я не змоглі цалкам рэалізаваць намечанае. Змаглі прырасці па вытворчасці зерня — прыбыўка да 2023 года складала больш за 20 тысяч тон, па рапсе — больш за пяць тысяч тон, яго сабралі 37 тысяч тон.

Дзякуючы падтрымцы дзяржавы гаспадаркі раёна працягвалі праграму па будаўніцтве сучасных малочнатаварных комплексаў па Указе Прэзідэнта № 422 «Аб будаўніцтве (рэканструкцыі) малочнатаварных комплексаў». Летася ў раёне пабудавана чатыры высокатэхналагічныя комплексы: ва УП «ПІК-Лясное» МТК «Пясочнае» на 1200 гадоў дойнага статка, у ААТ «Прагрэс-2010» МТК «Душава» на 1050 гадоў дойнага статка, у ААТ «Семежава» МТК «Семежава» на 800 гадоў, у ЗАТ «Жыліхава» МТК «Жыліхава» на 800 гадоў. Усяго за пяцігодку ў гаспадарках раёна з'явілася 16 малочнатаварных комплексаў. Гэта дазваляе сыходзіць ад старых тэхналогій да бяспрывязнага ўтрымання жывёл, нарасціць пагадоўе — колькасць дойнага статка ў раёне павялічылася на 358 гадоў. Менавіта за такімі МТК будучыня нашай малочнай галіны, паколькі тут кансалідаваны важныя эканамічныя складальнікі: экспертна арыентаванасць, новыя працоўныя месцы з канкурэнтнай заробатнай платой, высокі ўзровень вытворчасці і сучасныя тэхналогіі.

— **Чым адметны для Капыльскага раёна 2025-ы — Год добраўпарадкавання?**

— Працягнем рамантаваць дарогі, добраўпарадкоўваць дваровыя і прысядзібныя тэрыторыі, ствараць лакацыі для камфортнага пражывання і правядзення волнага часу жыхароў нашага раёна. Летася заасфальтавалі 42 км дарог, і гэта як новае будаўніцтва, так і падтрыманне дзейнай аўтадарожнай сеткі ў належным стане. На бягучы год пастаўлены не меншыя задачы: падрыхтаваць і падтрымліваць у рабочым стане не менш за 44–47 км новых і існых дарог.

Што датычыцца добраўпарадкавання, летася на ўсіх фельчарска-акшэрска-пунктах — а іх у нас 21 — быў праведзены бягучы рамонт, медыцынскія аб'екты набылі сучасны выгляд. Гэта клопат пра нашых сельскіх жыхароў, не кожны з якіх мае ахвоту ехаць

у гарадскую бальніцу. Цяпер людзі могуць атрымаць неабходную дапамогу ў куды больш камфортных умовах па месцы жыхарства. У цэнтральнай раённай бальніцы, дарэчы, летася быў заменены рэнтгенапарат на лічбавы рэнтгенадыягнастычны комплекс высокага класа. Ён прызначаны для рэнтгеналагічнага абследавання як дарослых, так і дзяцей. Урач адпраўляе здымак з аўтаматычнай расшыфроваўкай па сетцы ў кабінет іншага доктара, да якога ідзе пацыент.

Вялікая ўвага ў мінулым годзе ўдзялялася добраўпарадкаванню сельскіх дамоў культуры. Былі адрамантаваны Доктарыцкі, Сямежаўскі і Ванілевіцкі дамы. Дзесяці адрамантавалі сістэмы ацяплення, недзе замянілі на электрычныя — больш сучасныя, якія могуць працаваць у ашчадным рэжыме, што дазваляе эканоміць рэсурсы.

— **Ці актуальная для раёна праблема кадраў?**

— Так, па некаторых кірунках адчуваецца недахоп кадраў, і мы над гэтым актыўна працуем: заключаем дагаворы мэтавай падрыхтоўкі, праводзім работу з насельніцтвам. Не хапае ўрачоў, ветурачоў, ёсць пэўныя пытанні з настаўнікамі, асабліва з выкладчыкамі хіміі, фізікі, замежных моў. Сёння запатрабавана кітайская мова. Запрасілі аднаго настаўніка, але гэтага мала, бо сярод школьнікаў шмат ахвотных яе вывучаць.

Мяркую, што дапаможа вырашыць пытанне Указ Прэзідэнта № 38 «Аб асабліва сцягах прадастаўлення і выкарыстання арэндавага жылля», якім комплексна рэгулюецца прадастаўленне такога жылля работнікам найбольш запатрабаваных прафесій. Ён дазваляе камісійна вырашаць, якіх неабходных раёну спецыялістаў у першачарговым парадку надзяляць арэндным жыллем.

Яшчэ адной актуальнай тэмай застаецца электрыфікацыя населеных пунктаў. Раён не газіфікаваны ў поўным аб'ёме, і сёння людзі ў сельскай мясцовасці хочаць уставаць электракацёл, бойлер, але яшчэ не ва ўсіх населеных пунктах старыя сеткі дазваляюць закрываць патрэбу. Мінэнерга ў гэтым кірунку працуе, і з пачатку рэалізацыі праграмы па перападключэнні жыллёвага фонду ў раёне устаноўлена 1700 электракацёлаў. Аднак улічваючы фарміраваны партфель заказаў для энергетыкаў, на год мы адстаём. Зрэшты, упэўнены, што справімся і забяспечым усіх жыхароў нашага раёна магчымаючы ў сучасных камфортных умовах.

Алена КРАВЕЦ.



Фота Алены ДАУЖАНОК

У ТРЭНДЗЕ ТЭХНАЛОГІЙ

Гаспадарка «Старыца-Агра» вядомая ў краіне, а ў Капыльскім раёне — адна з самых вялікіх і паспяховых. Сёлета ў першым квартале тут плануець завяршыць другую чаргу будаўніцтва высокатэхналагічнага комплексу ў рамках Указа Прэзідэнта № 422 «Аб будаўніцтве (рэканструкцыі) малочна-тварных

комплексаў». Першая чарга МТК уведзена ў эксплуатацыю год таму і паспяхова працуе. У краіне працягваецца мадэрнізацыя галіны ў адпаведнасці з пастаўленай Прэзідэнтам задачай па пераводзе дойнага статака на сучасныя тэхналогіі з беспрывязным утрыманнем жывёлы.

АГРАРЫЙ ПА ПРЫЗВАННІ



Поспехі «Старыцы-Агра» непарыўна звязаны з яе кіраўніком. **Уладзімір Анатольевіч РУДАКОЎСкі** ўзначальвае сельгаспрадпрыемства ўжо 21 год. Ён заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, узнагароджаны нагрудным знакам «За заслугі», медалём «За працоўныя заслугі», лаўрэат прэміі «Чалавек года Мінскай вобласці — 2018», неаднаразова выбіраўся дэпутатам Мінскага абласнога і Капыльскага раённага Саветаў дэпутатаў, летась узнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Нарадзіўся ў вёсцы Роспы, па накіраванні сельгаспрадпрыемства адукаваўся ў Горацкай сельгасакадэміі. Пэўны час ўзначальваў перадавую

мелярацыйную арганізацыю, пасля працаваў у Капыльскім райвыканкаме, у тым ліку першым намеснікам старшыні.

— У 2004 годзе трэба было ўзначаліць гаспадарку на маёй малой радзіме — і я пайшоў не раздумваючы. Тым больш што ўсё мне тут не чужое, тут працаваў мой бацька. Дагэтуль даглядаю бацькоўскі дом, — дзеліцца Уладзімір Анатольевіч, дадаючы, што, каб паспяхова займацца той ці іншай справай, ён трэба любіць.

Сакрэт паспяховага кіраўніка — і ў надзейным тыле, які дырэктару «Старыца-Агра» стварае яго жонка Наталля Віктараўна. Разам яны выхавалі дваіх сыноў і маюць сям'еру унікаў.

АД ПРАЕКТА ДА АБ'ЕКТА

Пагадоўе буйной рагатай жывёлы ААТ «Старыца-Агра» — адно з самых вялікіх у Капыльскім раёне — 9 тысяч галоў. Тут працуе комплекс па адкорме бычкі «Чарнінае» на 3756 галоў. А васьмь дойнаў статак — 2424 галавы. Раней ён размяшчаўся на васьмі таварных фермах. Аднак за апошнюю пяцігодку гаспадарка пабудавала два сучасныя высокатэхналагічныя комплексы.

Першы з іх, МТК «Старыца», адкрыўся чатыры гады таму. Два гады таму было прынята рашэнне пабудавання комплекс «Русакі» на 700 галоў буйной рагатай жывёлы. Месца для яго было абрана ў аднайменнай вёсцы, дзе калісьці працавала свінатаварная ферма. Праектная дакументацыя МТК была распрацавана Упраўленнем капітальнага будаўніцтва Пінскага раёна. Першапачатковы кошт праекта складаў каля 17 мільёнаў рублёў. Будаваўся ён за ўласныя і крэдытныя сродкі.

Будынкi выкананы з жалезабетонных канструкцый Служага будаўнічага камбіната, генпадрадчыкам выступала Служба ПМК-71. За год была ўведзена першая чарга комплексу, куды ўвайшлі інжынерныя сеткі, а таксама два будынкi — для ўтрымання кароў і даільна-малочны блок.

— На новым МТК у нас утрымліваецца 700 галоў буйной рагатай жывёлы. Штодзень тут надоймаем і прадаём каля 12,5 тоны малака. Удой на карову складае 23-24 літры, — расказвае дырэктар ААТ «Старыца-Агра» **Уладзімір РУДАКОЎСкі**.

Адначасова дабудовваецца другі паставы комплекс, які ўключае прафілактычны для ўтрымання цялят да 3-месячнага ўзросту і цэх для кароў у запуску і нецеляў. У хуткім часе будзе пастаўлена абсталяванне для даільнай залы, і ў першым квартале гэтага года будынкi будуць уведзены ў эксплуатацыю, а сучасныя жывёлагадоўчы

аб'ект з закрытым цыклам вытворчасці пачне паўнаватрасную работу. У сувязі з запускам першай чаргі комплексу былі закрыты дзве фермы прывязнога ўтрымання жывёл, у хуткім часе плануецца закрыць яшчэ адну, пасля чаго гаспадарка выканае заданую па пераводзе дойнага статака на сучасныя тэхналогіі з беспрывязным утрыманнем.

ЦЁПЛА, СВЕТЛА І СВЕЖАЕ ПАВЕТРА

Усе памяшканні комплексу добраўпарадкаваныя, а для жывёлы створаны камфортныя ўмовы. Будынкi для яе ўтрымання маюць павышаны дах, што павялічвае аб'ём паветра. Таксама гэта спрыяе стварэнню аптымальнага мікраклімату і забяспечвае натуральнае асвятленне святлоаэрацыйных ліхтары. Рэгулюе падачу паветра аэрацыйны канект.

Будынак для ўтрымання дойнага статака падзелены на чатыры секцыі, дзе размяшчаюцца жывёлы ў залежнасці ад прадукцыйнасці. Для раздачы корму выкарыстоўваецца кормараздатчык-змешвальнік. Ён забяспечвае раўнамернае змешванне кармоў і дакладнае дазіраванне пры кармленні буйной рагатай жывёлы. Дарэчы, у кожнай групы рагуль свой рацыён, абавязкова ўзбагачаны вітамінна-мінеральнымі дабаўкамі. А каровам у сухастой выдаецца нават сена, каб падтрымаць іх імунітэт. Акрамя таго, будынкi аснашчаны аўтаматычнымі пайлкамі з падагрэвам.



Для камфорту кароў стойла-месцы абсталяваны гумавамі матамі, якія валодаюць целпазахавальнымі ўласцівасцямі і і папярэджваюць слізганне жывёлін. Такое пакрыццё, у адрозненне ад тонкага слою падсілкі, якім пакрываецца бетонная падлога, памяншае рызыку захворванняў на мастыт, парэзы, хваробы капятыоў. Устаноўлена і механізавана сістэма гноевыдалення.

Даільны зал укамплектаваны сучасным высокатэхналагічным абсталяваннем кампаніі «Поліэфір», якое дазваляе адначасова даць чатыры дзясяткі рагуль. Усё малако — сорту «экстра». Дарэчы, хутка і лёгка ідэнтыфікаваць жывёл, кантраляваць іх малочнасць і хутка лячыць пры захворваннях, што эканоміць час і рэсурсы, дапамагаюць індывідуальна чыпы-ашыйнікі. Стан жывёлы пастаянна ацэньвае заатэхнік-селекцыянер.

Абслугоўваюць сем соцень кароў на новым комплексе ўсяго тры аператары машынага даення, усяго ж на МТК пакуль працуе 17 чалавек — не нашмат больш, чым на старых фермах, дзе ўтрымлівалася па сто з невялікім галоў. Для персаналу таксама створаны камфортныя ўмовы: маюцца душавыя, мыльныя, пасцірачныя, прапанальні, пакоі для прыёму ежы.

Гаспадыняй новага комплексу стала **Алеся САЛІЛА**. У гаспадарцы яна працуе 10 гадоў

і раней загадвала фермай на 130 галоў буйной рагатай жывёлы. У Беларусь жанчына з мужам і дзецьмі пераехала ў 2014 годзе з Украіны.

— Спачатку я прыехала з сябрамі за кампанію — паглядзець. Спадабаліся парадак, дарогі, якасць прадукцыі. Заходзіла ў магазін і чытала састаў: маражанае з цэльнага малака. Няўжо такое існуе? Тое ж датычыцца і каўбас, і ўсяго астатняга. Якасць прадукцыі мяне вельмі падкупіла, — дзеліцца начальнік МТК «Русакі».

Так, сям'я апынулася ў Капыльскім раёне. Дарэчы, канчатковае рашэнне аб перездзе прымаў муж Алеся, які ва Украіне працаваў шахцёрам. Сёння ён таксама заняты ў «Старыца-Агра». Пасля пераезду сям'я атрымала ад гаспадаркі дом і сродкі першай неабходнасці. Сваё жыллё ва Украіне пакінулі маці, мяркуючы, калі не атрымаецца ў Беларусь, вярнуцца. А праз пяць гадоў сужэнцы набылі ўжо ўласны дом у вёсцы Русакі і зрабілі там рамонт, што сведчыць: сям'я канчаткова зрабіла выбар на карысць нашай краіны.



Начальнік МТК «Русакі» **Алеся САЛІЛА**.



Жывёлавод **Настасся ПАЛУЯНАВА**.



ААТ «Старыца-Агра» рыхтуецца да адкрыцця другой чаргі новага малочна-товарнага комплексу



ЭКСТРА-ЯКАСЦЬ

Яшчэ адзін аспект асаблівай значнасці — нарыхтоўка кармоў.

— Улічваючы, што ў нас 9 тысяч буйной рагатай жывёлы, мы абавязаны мець добрую ўласную кармавую базу, — кажа кіраўнік гаспадаркі. — Вырошчваем больш за 800 га люцэрны. Кожны год перазалужаем каля 500–600 га тарфяных земляў менавіта пад травы. На сёння мы цалкам забяспечаны паўтарагадовымі травяністымі кармамі, бо жывёла ў нас пераважна на стойлавым утрыманні. Маём кармавыя запасы на 1,5–2 гады.

Штогод у гаспадарцы нарыхтоўваюць каля 40 тысяч тон сенажу, 30 тысяч тон сіласу. Летась ААТ «Старыца-Агра» нават рэалізавала іх лішкі іншым гаспадаркам.

Для нарыхтоўкі фуражу штогод высяваецца каля 700 га кукурузы на зерне, 1700 га — на зялёны корм, 2,7 тысячы га азімых збожжавых і 420 га яравых збожжавых. Адкрытае акцыянернае таварыства мае сваю нарыхтоўчую тэхніку і мехатрад для нарыхтоўкі кармоў. Працуе свой камбікормовы цэх. Часткова камбікармы закупляюць на агракамбінаце «Дзяржынскі».

Агульная плошча сельгасугоддзяў гаспадаркі складае каля 11,5 тысячы гектараў зямлі, з іх 6800 га — ворнай зямлі, маецца частка сушаных тарфянікаў. Штогод «Старыца-Агра» збірае 15 тысяч тон зёрна, каля 2,6 тысячы тон рапсу (яго пасевы займаюць 595 гектараў), шэсць тысяч тон зёрна кукурузы, каля 18–25 тысяч тон цукровых буракоў, якія вырошчваюць на 450 гектарах. Шмат гадоў у гаспадарцы

займаліся вытворчасцю бульбы, сёлета таксама плануюць пасадзіць 50 га гэтага караняплода.

Што да паказчыкаў, то гаспадарка дасягнула добрай рэнтабельнасці па малаку — яна складае больш за 25%. Каля 70–75% яго ідзе сартам экстры, астатняе — вышэйшым. Яго рэалізуюць Капыльскаму філіялу Слуцкага сыраробнага камбіната.

Ужо чатыры дзесяцігоддзі ў гаспадарцы працуе комплекс па адкорме буйной рагатай жывёлы «Чарнічнае». Сярэднясутачнае прыбаўленне жывёлы ў вазе складае 900–950 грамаў.

— Кожны месяц за кошт продажу мяса мы атрымліваем 600–700 тысяч рублёў вырочки,

за малако — 1,5 мільёна. Частка заробленага ідзе на заробную плату, астатняе — на вытворчасць, у тым ліку будаўніцтва, — гаворыць Уладзімір Рудакоўскі.

Абнаўляецца ў сельгаспрадпрыемстве і тэхніка. Летась было закуплена пяць адзінак трактароў і два прэс-падборшчыкі для падбору і прасавання саломы, сена і сенажу.



Вольга ЯРАШЭНЯ, Марыя СЕМЯНОВІЧ, Наталля РЫМАШЭЎСКАЯ, Тамара ГУРБАН, Тамара СІСЦІКАЯ, Таццяна БЯЛКО, Ірына НОВІКАВА, Кацярына ЛОГШ.



Намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце Марыя КРАЎЧАНКА.



Прадаўцы Ірына ЦЯРЭШЧАНКАВА і Святлана ВАНАГЕЛЬ.

РАБОТНИКАМ — ДАСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ І ЖЫЛЛЁ

Не забываюць у гаспадарцы і пра падтрымку сваіх работнікаў. У калектыве працуюць 420 чалавек. З красавіка да снежня, калі на палях вядуцца работы, супрацоўнікі атрымліваюць гарачае харчаванне, якое га-туецца ва ўласнай сталовай. З работніка ўтрымліваецца ўсяго 20%, астатняе — за кошт сельгаспрадпрыемства. Да кожнай фермы і малочна-товарнага комплексу арганізаваны падвоз работнікаў.

Адметна, што заахвочваюць старанную працу не толькі дарослых. Усе школьнікі са Старыцкай і Слабадакучынскай сярэдніх школ па выніках кожнай чвэрці атрымліваюць ад ААТ «Старыца-Агра» стыпендыю за выдатную вучобу ў памеры базавай велічыні.

На балансе адкрытага акцыянернага таварыства маецца свой магазін. Прадукцыя тут з мінімальнай нацэнкай. Да свят работнікі атрымліваюць выплаты, іх маюць і маладыя спецыялісты. Сярэдняя зарплата — больш за 1900 рублёў, пры гэтым найлепшыя аператары машыннага даення зарабляюць да 3,5–4 тысячы рублёў.

Добрых спецыялістаў тут з задавальненнем прымуць на работу. У гаспадарцы ў сувязі з адкрыццём

новага комплексу патрэбны ветурачы, за-атэхнікі, механізатары, даглядчыкі жывёлы. Работнікаў, якія маюць патрэбу ў жыллі, ім забяспечваюць. Штогод тут будуецца і рэканструюцца дамы. Летась здалі тры дамы катэджнага тыпу з усімі выгодамі. Адзін з іх атрымала сям'я механізатара, другі — галоўны энергетык гаспадаркі, трэці — кіроўца Яўген Сасіновіч, які летась па выніках уборачнай заняў трэцяе месца па перавозцы збожжа маладымі кіроўцамі.

Яўген, дарэчы, — прадстаўнік працоўнай дынастыі гаспадаркі. Тут больш за 40 гадоў працуе яго бацька, Аляксандр Іванавіч, а таксама брат Мікіта. Яўген скончыў



Яўген САСІНОВІЧ з жонкай Ульянай.

Мар'інагорскі аграрна-тэхнічны каледж па спецыяльнасці «Тэхнік-механік». Папрацаваўшы непрацягла час у гаспадарцы, быў прызваны ў войска. Аднак вяртацца ўсё роўна вырашыў на малую радзіму. Яго жонка Ульяна — урач агульнай практыкі, загадвае Старыцкай участковай бальніцай. У зоне яе абслугоўвання — каля чатырох тысяч насельніцтва. Перад Новым годам маладая сям'я атрымала ад ААТ «Старыца-Агра» новы дом.

Зрэшты, у адкрытым акцыянерным таварыстве нямала працоўных дынастыяў — людзей, якія любяць і шануюць працу на зямлі. Сярод іх і сям'я намесніка кіроўніка гаспадаркі Уладзіміра Патоцкага, ён, як і яго жонка Вольга, прыйшлі сюды маладымі спецыялістамі. І сям'я галоўнага агранома Аляксандра Бабурны, жонка Ірына якая працуе начальнікам участка.



Дамы, якія здалі летась для работнікаў гаспадаркі.

**Алена КРАВЕЦ,
Алена ДАЎЖАНОК,
Фота Віктара ІВАНЧЫКАВА.**
УНП 6903011954

ДОБРАЎПАРАДКАВАННЕ

Як працуюць



Дырэктар Сяргей АБРАМОВІЧ.

Чысціня вуліц, квітнеючыя клумбы, адрамантаваныя дамы і цяпло ў іх — усе гэтыя важныя задачы кладуцца на плечы працаўнікоў жыллёва-камунальнай гаспадаркі.

Каб паглядзець на работу прадпрыемства знутры і даведацца пра планы на Год добраўпарадкавання, мы адправіліся ў КУП «Капыльская ЖКГ».

Добрыя вынікі

Узначальвае прадпрыемства з 2022 года **Сяргей АБРАМОВІЧ**. Паводле яго слоў, работа ў ЖКГ няпростая, розныя моманты бываюць. Тым не менш галоўнае жаданне дырэктара — зрабіць усё магчымае, каб арганізацыя квітнела і рухалася наперад.

— Сёння КУП «Капыльская ЖКГ» — гэта шматгаліновае прадпрыемства, у складзе якога больш за дзесяць структурных падраздзяленняў, якія працуюць у самых розных кірунках: цеплазабеспячэнне, абслугоўванне інжынерных сетак дзяржаўнага жыллёвага фонду, утрыманне прыдамавых тэрыторый, электразабеспячэнне, добраўпарадкаванне тэрыторый населеных пунктаў, рамонт жыллёвага фонду, збор і пахаванне адходаў, прадстаўленне транспарту, гасцінны сэрвіс і лазне-

выя паслугі, — падзяліўся Сяргей Валянцінавіч.

Мінулы год Капыльская ЖКГ завяршыла з добрымі вынікамі. Так, было ўведзена 4,8 тыс. м² плошчы пасля капітальнага рамонт, што знаходзіцца на абслугоўванні прадпрыемства, больш за 600 тыс. рублёў затрачана на бягучы рамонт жыллёвага фонду горада і раёна, таксама быў праведзены рамонт чатырох пад'ездаў і трох прыдамавых тэрыторый.

— Калі бяромся за гэту справу, то праводзім рамонтныя работы практычна «пад ключ». Робім аўтамабільныя стаянкі, уладкоўваем пад'езды і выезды з тэрыторый. Таксама ўстаўляем або спартыўны комплекс, або дзіцячае абсталяванне, або ўсё разам, — адзначыў Сяргей Абрамовіч.

Адным з асноўных відаў работ з'яўляецца ўтрыманне і рамонт дарог, аб'ектаў знешняга добраўпарадкавання, гарадскіх вуліц і тратуараў для бяспечнага руху транспарту і пешаходаў. Так, за 2024 год было заасфальтавана больш за 30 тыс. м² дарог, адрамантавана і ўладкавана больш за 1300 м² пешаходных дарожак і пяць аўтамабільных парковак на 68 месцаў. Акрамя таго, адрамантавалі і мост чэраз раку Мажа па вуліцы Замкавай, таксама зрабілі даступнае асяроддзе для людзей з абмежаванымі магчымасцямі на пешаходным пераходзе па вуліцы Партызанскай.

А яшчэ Капыльская ЖКГ традыцыйна радуе жыхароў райцэнтра цікавымі фотазонамі і новымі аб'ектамі, не застаецца ў баку ад упрыгожвання горада да навагодніх свят. Вынік — святочная фотазона каля цэнтральнай ёлкі і заслужанае першае месца сярод прадпрыемстваў горада.

— Для стварэння святочнай атмасферы і навагодняга настрою жыхароў і гасцей летася работнікамі добраўпарадкавання былі набыты і ўстаноўлены казанчыя фігуры Дзёда Мароза і Снягуркі, дапоўненыя на момант свята парай каней, якія пасля «прапісаліся» каля карэты ў парк маладажонаў бліз гарадскога ЗАГСа, — падзялілася **намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце і рабоце з насельніцтвам Таццяна БУКШЫНА**.

У нагу з часам

Паводле слоў дырэктара Сяргея Абрамовіча, важна рэгулярна праводзіць тэхнічную мадэрнізацыю прадпрыемства, бо гэта карэнным чынам адбіваецца на якасці паслуг.

— Нядаўна купілі новы трактар «Беларус», грузапасажырскую «газель» і смеццявоз. Агулам тэхнікі было закуплена на 900 тыс. рублёў. Мы стараемся пры першай магчымасці абнаўляць тэхнічную базу прадпрыемства — без гэтага цяпер ніяк, — падзяліўся ён.

Слесар-рамонтнік Андрэй ГРЫБОК і машыніст Аляксандр СТЭЛЬМАХ займаюцца абслугоўваннем помпы ў кацельні.



Старшы майстар цеплавой гаспадаркі Міхаіл ХАЛЮТА расказвае пра тэхналагічныя асаблівасці работы кацельні.



Добраўпарадкаваннем кацельні займаюцца самі супрацоўнікі.

Трактарыст Сяргей ПРАКАЗАЎ прыбірае снег і пасыпае дарогу пясчана-салінай сумессю.

ГОРАДА Ё ІХ РУКАХ

у КУП «Капыльская ЖКГ»



Слесар-сантэхнік Юрый ТРЫБУХ абслугоўвае цеплавую пункт.

На новым трактары працуе **трактарыст Сяргей ПРАКАЗАЎ**.

— Кіраваць такім — адно задавальненне, — падзяліўся ён.

Дарэчы, у гаспадарцы мужчына з 2009 года. Прызнаецца, што праца ў залежнасці ад умоў надвор'я бывае вельмі нялёгкай.

— Гэта другая такая мяккая і бяспасная зима за ўвесь час, што я працую тут. А так, бывала, з трох гадзін ночы выязджаў, таму што снегу шмат ці таму што снізка, — падзяліўся ён.

Праводзіцца мадэрнізацыя і ў іншых структурных падраздзяленнях Капыльскай ЖКГ. Сяргей Абрамовіч раскажаў, што ў хуткім часе пачнецца рамонт кацельні.

— Штогод у рамках падрыхтоўкі да зімовага перыяду неабходна адрамантаваць абсталяванне, каб у халады спакойна працаваць. Да наступнай зімы ўжо цяпер пачынаем рыхтавацца. На сёння ўжо заключылі дагавор, хочам адрамантаваць кацёл. У цэлым мы пастаянна праводзім дыягностыку катлоў і рэгулярна іх рамонтуюем, — адзначыў ён.

Нам удалося пабываць і на гэтым аб'екце. Першае, на што звяртаеш увагу, — зграбныя каваныя вырабы на тэрыторыі кацельні. Як аказалася, яны зроблены рукамі саміх работнікаў-умельцаў. Суправаджаў нас **старшы майстар цеплавой гаспадаркі Міхаіл ХАЛЮТА**.

— Забяспечваем абанентаў ацяпленнем і гарачай вадой. Гэта

больш за 2200 кватэр, дзіцячы садок, школа, дзіцячы сацыяльны прытулак, РАНС. Магутнасць нашай кацельні 5 мегават, і працую яна на драбцы, — падзяліўся ён.

Сам майстар на прадпрыемстве з 2015 года. Праца яму падабаецца, бо адчувае, што



Рабочыя па комплекснай прыборцы і ўтрыманні домаўладанняў **Наталля КАЗЛОУСКАЯ і Алена КУЛЬБІЦКАЯ** падчас працы.

робіць патрэбную і важную справу.

— Прыносім людзям цяпло, гарачую ваду, — адным словам, тое, без чаго яны жыць не могуць у зімовы перыяд, — заключыў ён.

Таксама мы трапілі і на прыдамавую тэрыторыю па вуліцы

Багдановіча 5а, якую абслугоўвае Капыльская ЖКГ. Там за працай у цеплавым пункце заспеў **слесар-сантэхнік Юрый ТРЫБУХ**. Ён на прадпрыемстве больш за шэсць гадоў. Прышоў у прафесію з сельскагаспадарчай галіны. Па яго словах, новая справа далася лёгка: дапамаглі школьныя навукі.

— Сантэхнік у раёне — важны чалавек: пастаянна дзесьці патрэбен. У ЖКГ няма часу гультаяваць. Заўжды ёсць нейкая праца: цеплавузлы абнаўляем, трубы

— Прыбіраем пад'езды, двары, каб людзям было прыемна выйсці на вуліцу, каб было чыста, прыгожа і добра. Усяго абслугоўваем больш за 5000 м² пешаходных дарожак і тратуараў, — падзяліўся яны.

Стараемся для людзей

Як вядома, 2025 год аб'яўлены кіраўніком краіны Годам добраўпарадкавання. У Капыльскай ЖКГ прадакрылі свае планы.

— У нашым горадзе няма фантана, таму ў 2025 годзе, думаем, з'явіцца. Ужо пачалі работу над праектам. Гэта ініцыятыва не толькі працаўнікоў ЖКГ, але і мясцовых жыхароў. Таму сумеснымі намаганнямі з нашым выканкамам і насельніцтвам будзем наводзіць у горадзе прыгажосць, — падзяліўся дырэктар Сяргей Абрамовіч. — Яшчэ ў буйным аграгарадку Быстрыца хочам адрамантаваць прыдамавую тэрыторыю шасці дамоў. У горадзе таксама мінімум тры прыдамавыя тэрыторыі будуць абноўлены. Створым новыя аб'екты і фотазоны. Акрамя таго, плануем правесці рэстаўрацыю брацкай магілы савецкіх воінаў і партызан. Ну і, вядома, у штатным рэжыме будзем працягваць рамонт вуліц у горадзе і раёне, высаджваць кветнікі.

Безумоўна, не ўся работа ў ЖКГ праходзіць гладка. Мы вырашылі



Прыбяральшчыкі тэрыторыі **Марыя ЦІМЧАНКА, Валянціна КУНЕВІЧ і Вікторыя ЗАРЭЦКАЯ**.



Вадзіцель **Валерый КАСУХА** і рабочы **Міхаіл БАЛТУЦКІ** пасля прыборкі смецця на вуліцы **Партызанскай**.

мяняем цалкам, капрамонт робім. Часам здаецца, што ўжо шмат досведу, усё ведаеш. Але раптам здараецца форс-мажор, і разумееш, што трэба шукаць новыя падыходы. Гэта праца творчая, кожны дзень чамусьці вучышся, — падзяліўся ён.

На тэрыторыі дома нас сустрэлі **рабочыя па комплекснай прыборцы і ўтрыманні домаўладанняў Наталля КАЗЛОУСКАЯ і Алена КУЛЬБІЦКАЯ**. Яны сінхронна прыбяралі снег на вуліцы. Наталля працуе на прадпрыемстве каля пяці гадоў, Алена — цэлых 15.

пацікавіцца ў Сяргея Валянцінавіча, як ён наладжвае ўзаемадзейненне з людзьмі.


Дарэчы, за апошнія тры гады на прадпрыемстве ідзе зніжэнне прэтэнзійных заявак: так, у параўнанні з 2023 годам колькасць такіх зваротаў знізілася на 30%. Дзякуючы чаму?

— Дзякуючы набыццю сучаснага абсталявання, тэхнікі, інструментаў, павышэнню прафесіяналізму работнікаў, вывучэнню новых тэхналогій і метадаў, якаснаму аказанню жыллёва-камунальных паслуг насельніцтву, — адказаў Сяргей Абрамовіч.

Праца

ў задавальненне

Усяго ў Капыльскай ЖКГ працую каля 300 чалавек. Шмат сярод іх актыўных і спагадлівых супрацоўнікаў, якія з задавальненнем бяруць удзел у культурна-масавых і спартыўных мерапрыемствах. Такі энтузіязм дае плён: за 2024 год у раённых спартыўных спаборніцтвах Капыльская ЖКГ заняла першае месца. Як аказалася, для прадпрыемства такі вынік, які актыўна ў грамадскім жыцці, — ужо звыклая справа.



Намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце і рабоце з насельніцтвам **Таццяна БУКШЫНА**.

— На працягу ўсяго года мы пастаянна ўдзельнічаем у культурна-масавых мерапрыемствах, якія праводзіцца ў нас у горадзе, раёне і вобласці, у рознага роду выстаўках. Таксама рэгулярна ўдзельнічаем ва ўсіх спартыўных мерапрыемствах. Практычна заўсёды займаем прызавыя месцы ў розных відах спорту, — падзялілася намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце і рабоце з насельніцтвам Таццяна Букшына.

Паводле яе слоў, прадпрыемства заўсёды падтрымлівае і заахвочвае актывістаў. Таксама Капыльская ЖКГ забяспечвае сваіх супрацоўнікаў абанементамі ў басейн і трэнажорную залу.

— У цэлым мы дастаткова праводзім мерапрыемстваў. Арганізоўваем да кожнага свята дыялагавыя пляцоўкі. Найбліжэйшая дата — 23 сакавіка, наша прафесійнае свята — дзень работнікаў бытавога абслугоўвання насельніцтва і жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Будучы падведзены вынікі мінулага года, адзначаны ўзнагародамі і падзякамі найлепшыя работнікі, — раскажала Таццяна Букшына.

Адным словам, у Капыльскай ЖКГ дакладна разумеюць, што супрацоўнікі — галоўная каштоўнасць прадпрыемства, менавіта таму імкнучыся пры магчымасці падтрымаць усіх: ад ветэранаў працы і пенсіянераў да маладых спецыялістаў.

Лізавета ГОЛАД, фота аўтара.

Алена ДАЎЖАНОК, УНП 600076875.

ПА ШЛЯХУ ПРАГРЭСУ



Дырэктар Леанід БУТЭВІЧ на адкрыцці МТК «Пясочнае» каля аг. Пясочнае Капыльскага раёна 26 снежня 2024 г.

З пачатку года ва УП «ПІК-Лясное» запрацаваў высокатэхналагічны малочнатаварны комплекс

Малочнатаварны комплекс «Пясочнае» УП «ПІК-Лясное» сёлета стаў першым, што адкрыўся ў Мінскай вобласці. У Капыльскім раёне, як і ва ўсім рэгіёне, выконваюць задачу перавесці буйную рагатую жывёлу са старых памяшканняў і цалкам сысці ад прывязнога ўтрымання. Зрэшты, у самой гаспадарцы ад яго даўно адышлі, аднак новы МТК — спосаб павялічыць аб'ёмы вытворчасці і палепшыць якасныя паказчыкі.



МТК «Пясочнае» каля аг. Пясочнае Капыльскага раёна (на пярэднім плане даільна-малочны блок).



Кароўнік на 400 галоў буйной рагатай жывёлы.



Пляцоўка для захоўвання рукавоў з пляшчанай кукурузай.



Даільная ўстаноўка «Паралель 2x24».

Па перадавых аграрных тэхналогіях

Новы комплекс агульнай умяшчальнасцю 1900 галоў, у тым ліку 1200 галоў дойнага статка, адкрыўся 11 студзеня бягучага года. Ён быў пабудаваны менш чым за год. Як расказвае дырэктар УП «ПІК-Лясное» Леанід Бутэвіч, тэрыторыя комплексу — 13 тысяч кв. м, на якіх размясціліся даільна-малочны блок, цэх раздоў, прафілактычны для цялят. Акрамя таго, у састаў МТК уваходзяць сем сіласна-сенажных траншэй агульнай умяшчальнасцю 10 тысяч тон і дзве лагуны агульнай ёмістасцю 25 тысяч тон. Апошнія дазваляюць не вывозіць арганіку

раз на два тыдні, як гэтага патрабуюць старыя комплексы. Яна назапашваецца ў лагунах, а вясной і ўвесень магутныя помпы адкампуюць яе ў транспартны сродак для вывазу на палі. Комплекс закрытага цыкла ўключае ўсе этапы догляду і вырошчвання жывёл.

Будынкi пабудаваны па сучасных тэхналогіях, што робіць памяшканні больш прасторнымі і светлымi. У прыватнасці, выкарыстоўваліся жалезабетонныя канструкцыі з устаўкамі, што не патрабуе ўстаноўкі калон у якасці апор у трэцяй пралёт. Гэта дазваляе вольна планавачы памеры кармавога стала і іншых дапаможных прылад. Тэмпература і вільготнасць у будынках комплексу рэгулююцца сістэмай «клімат-кантроль».

Працаўнікі і прафесіяналы

Як вядома, прафесійныя кадры адыгрываюць найважнейшую ролю ў поспеху, і сельская гаспадарка — не выключэнне. Калектыў УП «ПІК-Лясное» дастаткова малады, і прафесіяналаў прывабліваюць тут не толькі высокай зарплатай.

Юрый Стаднік скончыў Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт у 2018 годзе. Працаваў на прадпрыемствах у іншым рэгіёне, а ў Капыльскі раён з сям'ёй прыехаў крыву больш за год таму.

— Акрамя дастойнай зарплаты, прапанавалі дом з усімі выгодамі, не прыйшлося нават рамонту рабіць. Мне ёсць з чым параўноўваць, і тут умовы аказаліся самымі прывабнымі, — кажа галоўны заатэхнік.



Начальнік малочнатаварнага комплексу Мая ЗАЙЦАВА.



Машыніст кацельні Аляксандр КАРАЧУН.



Галоўны заатэхнік Юрый СТАДНІК.

Начальнік МТК «Пясочнае» Маяя ЗАЙЦАВА працуе ў гаспадарцы з 2018 года. Да адкрыцця комплексу была брыгадзірам на адной з іншых ферм. І новыя ўмовы адразу ацаніла:

— Для персаналу зроблена ўсё: душаваыя, пральня, новая пральная машына, сушыльнік, прасавальныя дошкі. Працаваць людзям вельмі камфортна. Кожны жывёлавод на нашым комплексе будзе абслугоўваць 400 галоў жывёлы. Ручной працы становіцца менш, бо ўсё больш працуе аўтаматыка.

Аляксандр КАРАЧУН, адзін з найлепшых камбайнераў, у гаспадарцы больш за 15 гадоў. У зімовы час таксама працуе на новым МТК — абслугоўвае кацельную.

— Ужо 16 сезонаў адпрацаваў на ўборачнай. Летась атрымаў новы камбайн «Палессе GS12». Намаляціў шэсць тысяч тон зерня разам з кукурузай, — дзеліцца мужчына. Як перадавік, ён узнагароджаны граматамі не толькі ад гаспадаркі, але і ад раённага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу. І менавіта яму, як вопытнаму камбайнеру, давараюць вучыць моладзь.

— Што патрэбна, каб стаць найлепшым камбайнерам? Найперш жаданне працаваць. Яшчэ важна разбірацца ў тэхніцы, каб яна не падводзіла. Калі ў экіпажы ёсць узаемаразуменне, добры вынік гарантаваны, — упэўнены Аляксандр Карачун.

У даільных залах устаноўлена даільная сістэма «Паралель» кампаніі «Вестфалія», якая дазваляе адначасова даіць 48 кароў. Малако паступае проста ў халадзільнае абсталяванне, і спецыяльны апарат ахаладжвае прадукт да патрэбнай тэмпературы — за адну хвіліну да 4 градусаў. Аўтападгончык забяспечвае праходжанне статка ў назапашвальніку даільна-малочнага блока без лішняга стрэсу для жывёл і з мінімальным удзелам чалавека ў пастаноўцы кароў на дойку.

Маюцца на МТК і аўтаматычныя ванны для апрацоўкі канечнасцяў жывёлін. Увогуле тут удзяляецца асабліва ўвага здароўю пагаляю, бо ад гэтага напрамую залежаць якасць і колькасць малочнага прадукту. І зноў дапамагаюць сучасныя тэхналогіі: гэта датчыкі, якія вызначаюць колькасць малака ў кожнай рагулі, а вось на хворую кароўу надзяваюць бранзалеты, якія дазваляюць адсочваць стан яе здароўя. У стойла-месцах — мяккія маты — лежакі для кароў, якія ўтрымліваюць цяпло і не патрабуюць выкарыстання ў якасці падсілкі салома ці анілака.

Новы МТК стаў першым у Капыльскім раёне, дзе выкарыстоўваецца дэльта-скрэперная сістэма для выдалення гною. Паколькі каровы тут знаходзяцца на стойлавым утрыманні круглы год, гноевыдаленне адбываецца аўтаматычна кожныя дзве гадзіны.

Дробязяў не бывае

Комплекс аснашчаны новымі пагрузчыкамі, кормараздатчыкамі і іншай неабходнай тэхнікай.

— На кормараздатчыку і пагрузчыку ўстаноўлена камп'ютарная праграма «Корм плюс». Гэта дазваляе карміць кароў з дакладнасцю да пяці кілаграм. У кормараздатчыка і пагрузчыка маюцца планшэты, што забяспечвае высокую дакладнасць.

Такая сістэма працуе каля года ва ўсёй гаспадарцы, і дзякуючы ёй ваганняў у надоях малака няма. Да таго ж спрасцілася работа ў трактарыстаў і механізатараў. Раней яны атрымлівалі тэхналагічныя карты кармлення, цяпер усё гэта ёсць у камп'ютары, — расказвае галоўны заатэхнік Юрый СТАДНІК.

Дарчы, у рацыёне рагуль — каля 10 кампанентаў. Акрамя канцэнтраванай часткі, корм утрымлівае грануліраваныя і сырыя жамерыны, мелес. І такі пільны падыход да жывёлы ва ўсім — ад кармлення да стану здароўя — прыносіць свой вынік. На новым МТК атрымліваюць 29 літраў малака на кароўу за суткі.

Усяго ва УП «ПІК-Лясное» — 6947 галоў буйной рагатай жывёлы, у тым ліку 2735 галоў дойнага статка. Удой на кароўу ў гаспадарцы складае 23,2 літра — на 2,1 літра больш, чым летась. На іншых малочнатаварных комплексах гаспадаркі надоі таксама высокія. Напрыклад, на МТК «Лотвіны» — 26 літраў, МТК «Рымашы» — 25,1 літра. Надой на кароўу за мінулы год павысіўся да 7879 кілаграм, што складае 102 % ад узроўню мінулага года.

Пакуль новы МТК «Пясочнае» абслугоўвае ўсяго 13 чалавек. Калі магутнасці поўнасцю загрузіць, сумарна тут будучы занятыя ўсяго 25 чалавек. Тая ж дэльта-скрэперная сістэма гноевыдалення скараціла колькасць фізічнай работы ў разы. У планах — закупка падштурхоўвальніка кармоў, што таксама аблегчыць працу жывёлаводаў. У гаспадарцы плануець выйсці на поўную магутнасць да канца 2025 года. Гэта дазволіць павялічыць гадавую вырчку арганізацыі больш чым на 13 мільёнаў.

Алена КРАВЕЦ,
Алена ДАУЖАНОК.

Фота Віктара ІВАНЧЫКАВА.
УНП 600018611.

СПОРТ У ЗАДАВАЛЬНЕННЕ

Як вядома, Капыльшчына славіцца сваімі біятланістамі. Менавіта адсюль родам сярэбраны прызёр Алімпійскіх гульняў у Пекіне Антон Смольскі. Аднак біятлон не адзіны від спорту, які развіваюць у гэтым раёне. Даць магчымасць і рэсурсы для якасных заняткаў спортам — менавіта такая задача стаіць перад Капыльскім раённым фізкультурна-аздараўленчым цэнтрам.

Жыццё кіпіць

Па словах дырэктара фізкультурна-аздараўленчага цэнтру Віталія ЧАРКАСА, ва ўстанове ёсць усё неабходнае для таго, каб людзі маглі выбраць прыдатны від фізічнай актыўнасці ў залежнасці ад стану здароўя, асаблівых пераваг і ўзросту. Усяго на тэрыторыі ўстановы размешчана 16 спартыўных збудаванняў агульнай плошчай 16 635 м².

— На базе ФАЦ функцыянуе 10 спартыўных груп, у якіх займаюцца 128 чалавек па сямі відах спорту: футболе, вайейболе, настольным тэнісе, гарадошным спорце, аэробіцы, джампінгу і аздараўленчым плаванні. У нашай камандзе працуюць прафесійныя інструктары, якія індывідуальна пады-

ходзяць да кожнага, — адзначыў Віталь Чаркас.

Жыццё тут увесь час кіпіць. Так, за 2024 год ФАЦ правёў 63 спартыўна-масавыя мерапрыемствы рознага ўзроўню, сярод якіх рэспубліканскія лёгкаатлетычныя прыгодніцкія спаборніцтвы «Koryl-Race» і абласны лёгкаатлетычны прабег «Капыльскае кальцо».

Ствараючы найлепшыя ўмовы

Вялікая мадэрнізацыя прайшла тут летам 2024 года: правялі комплексную рэканструкцыю адкрытай спартыўнай пляцоўкі для баскетбола, вайейбола, вялікага тэніса і гарадошнага спорту.

— Старыя пляцоўкі ўжо патрабавалі рамонту, таму

Капыльскім райвыканкам было прынята рашэнне абнавіць іх у сувязі з вялікім запытам ад насельніцтва, — падзялілася намеснік старшыні Капыльскага райвыканкама па пытаннях сацыяльнай сферы і ідэалагічнай работы Ірына ЮХО.

Па яе словах, сапраўдны прадмет гонару — абноўленая пляцоўка для гарадошнага спорту.

— Задача стаіць, каб у кожным рэгіёне былі ўмовы для развіцця гэтага віду спорту. Вось у Капыльскім раёне і з'явілася такая пляцоўка, дзе аматары і прафесіяналы могуць трэніравацца і мы можам праводзіць спаборніцтвы па гарадошным спорце раённага ўзроўню. Для гэтага ў нас ёсць сучаснае пакрыццё, выконваецца тэхніка бяспекі, — адзначыла Ірына Анатольеўна.

З правага боку ад пляцоўкі для гарадошнага спорту размясціліся яшчэ два абноўленыя аб'екты: сумешчаная вайейбольная і баскетбольная пляцоўка, а таксама пляцоўка для заняткаў вялікім тэнісам. Усяго на гэта было затрачана 388 тыс. рублёў бюджэ-



Намеснік старшыні Капыльскага райвыканкама па пытаннях сацыяльнай сферы і ідэалагічнай работы Ірына ЮХО.



Дырэктар фізкультурна-аздараўленчага цэнтру Віталь ЧАРКАС дэманструе новую пляцоўку для гарадошнага спорту.

ных сродкаў, што з'яўляецца даволі невялікай сумай для такога аб'ёму мадэрнізацыі. Фактычна Капыльскі раён паказваў, што за невялікую суму сродкаў можна стварыць вельмі добрыя ўмовы для заняткаў спор-

там, і гэтым досведом ён з радасцю дзеліцца і з іншымі рэгіёнамі. Таксама ў 2024 годзе тут пачалі рамоні стадыёна, устанавілі спартыўныя збудаванні на тэрыторыі ФАЦа. Адным словам, тут ствара-

юцца найлепшыя ўмовы для фізічнай актыўнасці, а жадання і матывацыі ў капыльчан хапае. Так што наперад да заваявання новых спартыўных вяршынь!

Лізавета ГОЛАД, фота аўтара.

«ЗДАРОЎЕ НАСЕЛЬНІЦТВА — НАШ ПРЫЯРЫТЭТ»

Капыльская ЦРБ — сучасная шматпрофільная медыцынская ўстанова. Яе гісторыя сыходзіць сваімі каранямі яшчэ ў пачатак ХХ стагоддзя. Тым не менш цяперашні выгляд бальніца набыла толькі ў 90-х гадах. Усяго ў яе структуру ўваходзіць 21 ФАП, адзін перасоўны ФАП, дзве ўрачэбныя амбулаторыі, чатыры ўчастковыя бальніцы і бальніца сястрынскага догляду. Нам удалося пабываць не толькі ў галоўным корпусе ЦРБ, але і ўбачыць, як працуе адзін з ФАПаў. Аднак аб усім па парадку.



Галоўны ўрач Сяргей ПАЦЕЙКОВІЧ.



Урач-рэнтгеналаг Наталля МЕЛЬНІКАВА састраівае апарат перад рэнтгенаграфічным кісі.



Загадчык Пацейкаўскага ФАПа Людміла КОЗЕЛ вяртае ірае ціск пацыентам.

монт састарэлі. Так, летась нам зрабілі рамоні ўсяго кабінета і замянілі рэнтгенаўскі апарат на новы «Космас Універсал/А», — падзялілася ўрач-рэнтгеналаг Наталля МЕЛЬНІКАВА.

Па яе словах, за дзень тут прымаюць да 70 чалавек. Але новае абсталяванне з усімі нагрукамі паспяхова спраўляецца.

НА ПРАСТОРАХ АГРАГАРДКОЎ

Галоўны ўрач Капыльскай ЦРБ падкрэсліў, што сёння асноўны ўпор — на сельскую ахову здароўя.

КОЗЕЛ. У яе абавязкі ўваходзіць абслугоўванне сямі населеных пунктаў у радыусе дзевяці кіламетраў ад аграгарадка Пацейкі. Гэта 465 чалавек, з якіх 50 дзяцей і тры цяжарныя жанчыны. Працуе Людміла Андрэеўна тут ужо 30 гадоў.

— Мяне ў вёсцы ўсе ведаюць, і я ўсіх ведаю. Ведаю характар кожнага чалавека і як да каго падыход знайсці. А яшчэ памятаю даты нараджэння і імёны ўсіх, — падзялілася яна.

Сама Людміла Козел родам з вёскі Рубель Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. Сюды пераехала ў сувязі з замужжам.

Рамонт у ФАПе быў праведзены ў 2023 годзе. Апроч аздаблення, забяспечылі яшчэ і неабходным сучасным абсталяваннем для дакладнай дыягностыкі.

— Мне вельмі падабаецца мая праца. Люблю людзей, люблю мець зносіны з імі. Я чалавек актыўны, пазітыўны — не магу сядзець без працы, кожны дзень думаю пра ўсіх, асабліва калі дзеці хварэюць, хвалюся за іх стан, — падзялілася Людміла Андрэеўна.

І, вядома, людзі адказваюць ёй узаемнасцю. «Гэты чалавек сапраўды на сваім месцы!» — сказала нам пацыентка, якой Людміла Козел збіралася мець ціск. І гэта выдатна: урачы, якія любяць сваю спецыяльнасць, і сучасная тэхнічная база — вось і ўвесь «рэцэпт» якаснага аказання медыцынскіх паслуг.

Лізавета ГОЛАД, фота аўтара.

ПЛАНАЎ ШМАТ

На тэрыторыі самога Капыля размясціліся карпусы дарослай і дзіцячай паліклінікі, стацыянарнага і стаматалагічнага аддзяленняў. Па словах галоўнага ўрача Сяргея ПАЦЕЙКОВІЧА, усяго ў ЦРБ працуе больш за 600 чалавек.

— Кожны год да нас прыходзіць як мінімум 2—4 маладыя спецыялісты. Актыўна супрацоўнічаем са Слуцкім дзяржаўным медыцынскім каледжам імя С. І. Шклярэўскага. Адтуль да нас прыходзяць

мэтавікі: фельчары, медсёстры, памочнікі ўрача, лабаранты. Маладых спецыялістаў стараемся ўсяляк падтрымліваць, пры неабходнасці выдзяляем ім арэнднае жыллё, — адзначыў Сяргей Уладзіміравіч.

Таксама галоўны ўрач падзяліўся планам на найбліжэйшы час.

— У гэтым годзе будзе скончана мадэрнізацыя флюараграфічнага кабінета з аздабленнем памяшкання і набыццём новага рэнтгенаўскага абсталявання.

Таксама на 2025 год у нас запланаваны рамоні Семежаўскай участкавай бальніцы, аддзялення функцыянальнай дыягностыкі і паста хірургіі. А наогул няма мяжы дасканаласці — планаў шмат. Будзем імкнуцца зрабіць Капыльскую ЦРБ як мага лепшай, таму што здароўе насельніцтва — наш прыярытэт, — заявіў ён.

Зусім нядаўна быў праведзены і рамоні рэнтгенаўскага кабінета.

— Сам кабінет працуе з 2004 года. З таго часу абсталяванне і ра-

— Робім рамоні дзесьці самі, дзесьці звяртаемся па дапамогу падрядчыкаў. Летась адрамантавалі ў дзвюх участкавых бальніцах харчаблокі, прывялі іх у адпаведны санітарна-тэхнічны стан, абнавілі абсталяванне. Таксама пастаянна праводзім бягучыя рамоні амбулаторыі, участкавых бальніц, ФАПаў, — адзначыў Сяргей Уладзіміравіч.

Нам удалося пабываць у Пацейкаўскім ФАПе. Там гасцінна сустрэла загадчык Людміла

СА ЗНАКАМ ЯКАСЦІ

КРЭАТЫЎНЫЯ, МОЦНЫЯ, ПРАЦАВІТЫЯ...

У Магілёве агучылі імёны пераможцаў штогадовага абласнога конкурсу «Чалавек года Магілёўшчыны» і назвы раёнаў-пераможцаў

Святочны канцэрт з віншаваннямі і кветкамі стаў падарункам тым, хто сваёй працавітасцю і стараннасцю садзейнічаў дасягненню новых вяршынь у сацыяльна-эканамічным развіцці Магілёўшчыны. У Палацы культуры вобласці агучылі прозвішчы 14 прадстаўнікоў розных галін дзейнасці, якія атрымалі званне «Чалавек года», і назвалі тры раёны, што сталі пераможцамі штогадовага спаборніцтва па сацыяльна-эканамічным развіцці.



Фота БелТА.

— У аснове поспехаў нашай вобласці заўсёды стаяў і будзе стаяць чалавек — працавіты, сумленны і таленавіты, — падкрэсліў старшыня Магілёўскага аблвыканкама **Анатоль ІСАЧАНКА**. — 2025 год даў старт пяцігоддзі якасці. Гэта каласальны прастор для ініцыятывы. Таму мы павінны павысіць не толькі якасць тавараў і паслуг, галоўнае — павысіць якасць жыцця нашых людзей. Перакананы, нельга спыняцца на дасягнутым, трэба пастаянна ісці наперад, ставіць перад сабой высокія мэты і абавязкова дасягаць іх. Кожны павінен сваёй

працай, стаўленнем да даручанай справы даказаць, што мы дастойныя нашчадкі воінаў Перамогі, 80 гадоў з дня якой мы сёлета адзначаем.

Сярод уладальнікаў ганаровага звання «Чалавек года»: арыст-вакаліст, вядучы майстар сцэны Магілёўскай абласной філармоніі, заслужаны арыст Рэспублікі Беларусь Павел Усавіч; сярэбраны прызёр летніх Алімпійскіх гульняў-24 у Парыжы, спартсмены-інструктары нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі

Віалета Бардзілоўская (скачкі на батuce) і Яўген Залаты (акадэмічнае веславанне); старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Ігар Марзалюк; дэпутат Магілёўскага гарсавета, дырэктар таварыства з абмежаванай адказнасцю «Фестывалі бай», суарганізатар маштабнай патрыятычнай акцыі, прысвечанай Дню народнага адзінства, «Беларусь, наперад!» і першага рэаліці-шоу «Фабрыка блогераў» Аляксандр Лаўрыновіч.

Дарэчы, блогеры таксама актыўна асвятлялі мерапрыемства.

— Гэта падзея не толькі для яе ўдзельнікаў, але і для ўсёй Магілёўскай вобласці, бо падводзяцца вынікі, — падзяліўся эмоцыямі Аляксандр Лаўрыновіч. — Я вельмі рады, што «Фабрыка блогераў» трапіла ў спіс дасягненняў. Шчыра ўдзячны за гэта Магілёўскаму аблвыканкаму і асабіста губернатару Анатолю Ісачанку. Нягледзячы на мноства іншых важных спраў, ён не застаўся ў баку ад праекта, штодня кантраляваў яго працоўнае. Хачу падзяліцца, што і на сёлета ўжо запланавана шмат цікавых і захапляльных праектаў.

Высокі клас у дасягненні значных сацыяльна-эканамічных паказчыкаў прадэманстравалі раёны Магілёўшчыны. Тры з іх — Кіраўскі, Бялыніцкі і Хоцімскі — прызнаны пераможцамі і атрымалі грашовую падтрымку. Дыплом I ступені і грашовую ўзнагароду ў памеры 450 базавых велічынь уручылі кіраўніцтву Кіраўскага раёна.

— Мы паўтарылі поспех 2023 года, — з гонарам адзначыла **старшыня Кіраўскага райвыканкама Галіна СЛАБОДНІКАВА**. — Але, як вядома, утрымаць пазіцыі значна складаней, чым дасягнуць іх. У нас гэта атрымалася.

На жаль, памеры залы не ўмясцілі ўсіх тых, хто сваім прыкладам, сваёй працай рабіў унёсак ў развіццё роднай Магілёўшчыны. Але віншаванні гучалі ў адрас усіх жыхароў рэгіёна.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

НАШЫ ЛЮДЗІ

ЗА НЕАБЫЯКАВАСЦЬ І РАШУЧАСЦЬ

У Віцебску ўзнагародзілі грамадзян, якія дапамаглі міліцыі раскрыць злачынствы

Акцыя «Грамадзянская мужнасць» стартавала ў 2009 годзе. Штогод узнагароды ад кіраўніцтва ўпраўлення ўнутраных спраў уручаюць тым, хто, не задумваючыся аб асабістай бяспецы, прыходзіць на дапамогу суайчыннікам, інфармуе праваахоўнікаў аб беззаконні, дапамагае затрымаць злачынцаў.



Сёлета лаўрэатамі акцыі ў Віцебскай вобласці сталі пяць чалавек. Жыхар Віцебска Аляксей Ганчароў адзначаны ў намінацыі «За смеласць і рашучасць»: мужчына затрымаў грамадзяніна, які скраў тавар у адным з магазінаў абласнога цэнтры. Пераможцам у намінацыі «За неабыякавасць» стаў Васіль Мацулевіч. Мужчына дапамог вярнуць барсетку з круглай грашовай сумай гаспадару, які згубіў яе з машыны.

Самым юным абаронцам правапарадку па выніках мінулага года

стаў 11-класнік, выхаванец ваенна-патрыятычнага клуба «Віцязь», які заснаваны на базе вайскавай часці 5524, Іван Гамзюк з Гарадка. Напрыканцы лета на адной з абочын райцэнтры малады чалавек заўважыў мужчыну з крывёй на шыі і сур'ёзнымі пашкоджаннямі. У пошуках бінтоў і сродкаў першай

дапамогі Іван зайшоў у найбліжэйшы дом, дзе ўбачыў дзвюх жанчын з нажавымі раненнямі. Усім пацярпелым школьнік аказаў першую медыцынскую дапамогу і выклікаў «хуткую». Знайсці злачынца не ўдалося, ён паспеў пакінуць месца здарэння, а пасля скончыў жыццё самагубствам.

Кібермахляры, нягледзячы на актыўную інфармацыйную работу праваахоўнікаў з насельніцтвам, дагтуль працягваюць выманьваць немалыя грошы ў даверлівых пажылых людзей. Так, вясной 2024 года віцебчанін Уладзімір Гірс вяртаўся дадому. На лесвічнай пляцоўцы з яго 84-гадовай маці размаўляў малады чалавек. Заўважыўшы сына, пажылая жанчына пацкавалася, як яго здароўе, ці адпусцілі яго з бальніцы. Выявілася, што грамадзянцы на мабільны тэлефон пазваніў махляр, які прадставіўся следчым, і расказаў, што яе сын трапіў у ДТЗ, знаходзіцца ў бальніцы ў цяжкім стане, а на яго лячэнне патрабуецца больш за 10 тысяч рублёў. Уладзімір Гірс затрымаў кур'ера, забраў перададзеныя яму грошы і перадаў злачынца праваахоўнікам. Мужчына стаў пераможцам у намінацыі «За апэратыўнасць».

Такую ж узнагароду сёлета атрымаў і Ігар Кудрашоў, які папярэдзіў распаўсюджванне псіхатропага рэчыва. Знаходзіцца каля апоўначы паблізу дома па вуліцы Савецкай у Віцебску, Ігар Валер'евіч заўважыў падзронага маладога чалавекі, які раскладваў скруткі з небяспечным псіхатропам. Неабыякавы грамадзянін апэратыўна паведаміў аб убачаным у міліцыю, праваахоўнікі па гарацых слядах затрымалі злачынца, які аказаўся расіянінам і меў пры сабе яшчэ каля 200 грамаў наркатычнага рэчыва.

Начальнік УУС Віцебскага аблвыканкама генерал-маёр міліцыі Андрэй Любімаў падзякаваў лаўрэатам за неабыякавасць і адказны падыход да забеспячэння і захавання грамадскага парадку ў паўночным рэгіёне.

Аляксандра ГВОЗДЗЕВА.
Фота БелТА.





ЗІМОВЫЯ ЗАБАВЫ ЁЎ СТАЛІЦЫ



ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белэнергозащита» состоится **26 марта 2025 года в 11.00** по адресу: г. Минск, ул. Монтажных, 12.

Собрание проводится в очной форме. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет осуществляться в день проведения собрания по месту (адресу) проведения собрания.
 Время начала регистрации: 10.00.
 Время окончания регистрации: 10.45.
 Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в собрании: **06 марта 2025 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год (отчеты органов управления и контроля Общества) и основных направлений деятельности Общества на 2025 год.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении дивидендов за 2024 год.

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

УНП 100098854

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ОАО «МИНСКОБЛХЛЕБОПРОДУКТ»

извещает, что внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МИНСКОБЛХЛЕБОПРОДУКТ»

состоится 7 марта 2025 года
 по адресу: г. Минск, ул. Фабрициуса, 2

Начало собрания в 09.00.
 Регистрация участников с 08.30 до 08.55.

При себе иметь документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «МИНСКОБЛХЛЕБОПРОДУКТ» путем эмиссии простых (обыкновенных) акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки.
2. Об утверждении результатов закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции ОАО «МИНСКОБЛХЛЕБОПРОДУКТ».
3. О дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций ОАО «МИНСКОБЛХЛЕБОПРОДУКТ».
4. О внесении изменений в устав ОАО «МИНСКОБЛХЛЕБОПРОДУКТ».

Наблюдательный совет ОАО «Минскоблхлебопродукт», тел. 282-57-57.

УНП 600013173

УВЕДОМЛЕНИЕ

28 марта 2025 года

состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Камволь»

Собрание пройдет по месту расположения Общества: г. Минск, ул. Маяковского, 176, конференц-зал, 4-й этаж главного корпуса.

Повестка дня:

- 1) Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлений деятельности Общества на 2025 год.
- 2) Отчет наблюдательного совета за 2024 год.
- 3) Отчет ревизионной комиссии за 2024 год. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии.
- 4) Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 5) Утверждение годовых отчетов Общества за 2024 финансовый год.
- 6) Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2024 год.
- 7) Порядок распределения чистой прибыли на 2025 год и 1-й квартал 2026 года.
- 8) Избрание членов наблюдательного совета Общества.
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 10) Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- 11) Об изменении Положения о дирекции Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 176, 211 каб., тел. 354-16-22.

Начало работы собрания — 11.00.
 Регистрация участников собрания с 10.00 до 11.00.
 Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 14.03.2025 г.
 Для регистрации при себе иметь паспорт.

УНП 100074393

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости»

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже права на размещение средства рекламы, в том числе средства наружной рекламы, на государственном недвижимом имуществе в г. Гродно 18 марта 2025 года по лоту № 4 (рекламный двусторонний лайтпостер (1,2 м x 1,8 м) по адресу: г. Гродно, пр. Космонавтов, на территории, прилегающей к зданию № 74А, сроком на 3 года).
 Извещение опубликовано в газете «Звезда» от 14.02.2025.

СПОРТ-ТАЙМ

БІЯТЛАНІСТЫ І БАТУТЫСТЫ ПАКАЗАЛІ КЛАС

У традыцыйным аглядзе «Звязды» — найлепшыя спартыўныя навiны

ТУРНИР ТЫДНЯ. У «Раўбiчах» завяршыўся галоўны старт сезона-2024/25 для беларускіх бiятланiстаў — Кубак мацнейшых спартсменаў. На дамашнім старце беларусы заваявалi 12 медалёў — па чатыры кожнай вартасцi. Тры залатыя медалi сабраў Антон Смольскi, ён перамог у спрынце, пасяюце i мас-старце. Дзiнара Смольская заваявала «серабро» ў спрынце i гонцы пераследавання. Дзiмiтрый Лазоўскi заняў другое месца ў мас-старце. Ілья Аўсеенка заняў трэцяе месца ў спрынтарскай

атрымаў ад суддзiў 69,950 бала. З адзнакай 62,550 трэцяе месца заняў Станiслаў Яскевіч. Вiялета Бардзiлоўская набрала 56,070 бала.

ГОНАР ТЫДНЯ. Беларускiя спартсмены паспяхова выступiлi на этапе Кубка свету па фехтаванні на iнвалiдных калясках у Сан-Паўлу. Удзел у жаночым турніры прынялi чатыры беларускiя, якiя выступаюць у катгорыi В (спартсмены з траўмамі груднога аддзела пазваночнiка). У спаборнiцтвах па фехтаванні на шаблях Настасся Касцючкова заняла другое месца,

200 метраў комплексным плаваннем. Настасся Шкурдаi была найлепшай на дыстанцыях 100 i 200 метраў на спiне i паказала другi вынiк на 50 метрах. Настасся Куляшова заваявала «золата» на 100 метрах i «серабро» на 50 метрах батэрфляем. Заплўў на 200 метраў батэрфляем выйграў Іван Шамшурын. Сярэбраным прызёрам на дыстанцыi 1500 м вольным стылем стаў Канстанцiн Курачкiн, а Аляксей Рылько быў трэцiм на 200-метроўцы комплексным плаваннем. Алеся Акiнчыц заняла трэцяе месца на дыстанцыi 800 м вольным стылем.

ГУЛЬНЯ ТЫДНЯ. Розыгрышы важных трафеяў прайшлi ў беларускiм футболе. Футбалiсты мiнскага «Дынама» ўпершыню сталi ўладальнiкамі Суперкубка Беларусi. У вырасшальным матчы яны пераўзышлi гродзенскi «Нёман» з вынiкам 2:0. А футбалiсты юнацкай зборнай Беларусi (U-17) заваявалi сярэбраныя медалi 21-га розыгрышу Кубка развiцця, якi завяршыўся ў Мiнску. У фiнале гаспадары ўступiлi аднагодкам з Расiя з вынiкам 2:4.

КАМАНДА ТЫДНЯ. Выдатную выязную серыю ў рамках рэгулярнага чэмпiяната Кантынентальнай хакейнай лiгi правялi хакеiсты «Дынама-Мiнск». Спачатку «зубры» абыгралi «Вiцязь» з вынiкам 2:4. Пасля аказалiся мацнейшымi за ЦСКА — 1:4. Усухую мiнчане згулялi з маскоўскiм «Дынама» — 0:5. Усухую з вынiкам 0:3 скончыўся матч са «Спартак»м. На гэтым тыднi пачынаецца дамашняя серыя «Дынама-Мiнск» — на лёдзе «Мiнкарэны» 27 лютага «зубры» прымуць «Спартак».

Валерыя СЦЯЦКО.
Фота з адкрытых крынiц.



гонцы, Сцяпан Данилаў — у гонцы пераследавання, Ірына Шаклеiна — у мас-старце. Акрамя таго, сямейны дует Дзiнары i Антона Смольскiх перамог у сiнгл-мiксце, а Ганна Сола i Ілья Аўсеенка сталi ў гэтым вiдзе праграмы другiмi. Гэтая чацвэрка таксама заняла трэцяе месца па вынiках змешанай эстафеты. **З такім выдатным выступленнем нашу каманду павiншаваў кiраўнiк дзiяржавы.**

ГЕРОI ТЫДНЯ. Іван Лiтвiнoвiч i Вiялета Бардзiлоўская выйгралi этап Кубка свету па скачках на батuce ў Баку. Іван Лiтвiнoвiч у мужчынскiм фiнале

Крысцiна Феклiстава — трэцяе. У фехтаванні на шпагах Крысцiна Феклiстава была пераможцай. Аляксандра Львiнская заняла трэцяе месца ў фехтаванні на рапiрах. У мужчынскiм турніры беларус Андрэй Праневiч заваяваў бронзавы медаль у фехтаванні на шпагах.

ЛIЧБА ТЫДНЯ. 12 медалёў заваявалi беларускiя спартсмены на першым этапе Кубка Расiя 2025 года. Трохразовай пераможцай этапа стала Аліна Змушко, якая паказала найлепшы вынiк i на дыстанцыях 50 i 100 метраў брасам, а таксама

Надвор'е на заўтра ☀️ ☁️ ☔ * * * Месяц

Апошняя чэрць 20.02–27.02. Месяц у суар'і Вадаліва.

МiНСК 765 мм рт.сл.	☀️	-7...-5°C 0...+3°C
ВiЦЕБСК 766 мм рт.сл.	☀️	-9...-7°C -1...+2°C
МАГiЛЕЎ 767 мм рт.сл.	☀️	-11...-9°C -1...+1°C
ГОМЕЛЬ 767 мм рт.сл.	☁️	-11...-9°C 0...+1°C
ГРОДНА 775 мм рт.сл.	☁️	-2...0°C +3...+6°C
БРЭСТ 762 мм рт.сл.	☁️	-2...0°C +6...+9°C

Геамагнiтныя узрушэннi

22 01 04
гадз. гаэд. гаэд.

16 13 10
гадз. гаэд. гаэд.

Абазначэннi:
☁️ — нiзкая прамiжнiцкая зонамагнiтнага узрушэння
☀️ — нiзкая прамiжнiцкая зонамагнiтнага узрушэння
☁️ — слабiя прамiжнiцкая зонамагнiтнага узрушэння
☔️ — моцная прамiжнiцкая зонамагнiтнага узрушэння

Паказаны беларускiя

...у суседзьяў

МАСКВА -10...-8°C	С.ПЕЦЯРБУРГ +2...+4°C
-----------------------------	---------------------------------



Фота Андрэя ФЕАКIСТАВА

25 ЛЮТАГА Даты Падзеi Людзi

У краiне

1571 год — горад Пераброддзе атрымаў Магдэбургскае права i герб: у блакiтным полі гарчычная харугва са срэбнымi галунамі i манagramай. Цяпер Пераброддзе — вёска ў Мёрскiм раёне, цэнтр сельсавета.

У свеце

1905 год — нарадзiўся (в. Мiхновiчы, цяпер у Калiнкавiцкiм раёне) Аляксей Яўхiмавiч Кляшчоў, партыйны i дзiяржаўны дзеяч Беларусi, адiн з кiраўнiкоў партызанскага руху ў Пiнскай вобласцi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза. У 1948–1953 гадах — старшыня Савета Мiнiстраў БССР.

У краiне

1909 год — нарадзiўся (г. Слонiм) Сяргей Дарожны, беларускi пазт, перакладчык, грамадскi i культурны дзеяч. Друкавацца пачаў з 1925 года ў газеце «Беларуская вёска». Першымi вершамi пазта захапiўся тагачасны загадчык лiтаратурнага аддзела газеты Кузьма Чорны. У 1926-м выйшла першая пазтычная кнiга «Звон вясны», пасля — «Васiльковы россып», «Пракосы на памяць» i iншыя.

У свеце

1920 год — нарадзiўся (в. Альшоў Хоцiмскага раёна) Пятро Прыходзька, беларускi пазт, перакладчык. Працаваў у часопiсе «Беларусь», газетах «Звязда», «Лiтаратура i мастацтва». Аўтар пазтычных зборнiкаў, пiсаў для дзiцяц, выступаў як публiцыст.

У свеце

1707 год — нарадзiўся Карла Гальдонi, славетны венецыянскi драматург. Па словах Вальтэра, «тэатр Гальдонi падобны на вялiкi, людны кiрмаш, дзе сустракаеш людзей усякага характару i ўсялякага саслоўя».

У свеце

1836 год — амерыканскi прадпрымальнiк Сэмюэл Кольт атрымаў патэнт на распрацаваны iм шацiзарадны рэвалвер, якi атрымаў iмя свайго вынаходнiка.

У свеце

1841 год — нарадзiўся Агюст Рэнуар, французскi мастак, графiк i скульптар, адiн з заснавальнiкаў iмпрэсiянізму.

У свеце

1956 год — на закрытым XX з'ездзе КПСС Мiкiта Хрушчоў выступiў з дакладам, у якiм прагучала негатыўная ацэнка дзейнасцi Сталiна i крытыка празмернага культу яго асобы.

НАДВОР'Е

КАЛI ВЯСНА ЎЖО НА ПАРОЗЕ

Яшчэ ноччу трымаецца зiма (да мiнус 18), а днiём прыходзiць цяпло (да плюс 9)

Надвор'е ў апошнi тыздзень халоднага сезона па тэмпературным рэжыме будзе даволi кантрасным, а з аўторка па чацвер за сiнаптычную сiтуацыю ў краiне будзе адказваць антыцыклон з характэрным для яго не толькi сухiм i спакойным надвор'ем, паведамiлi ў Рэспублiканскiм цэнтры па гiдрэмэтаралогi, кантролi радыёактыўнага забруджвання i манiторынгу навакольнага асяроддзя Мiнпрыроды.

У аўторка надвор'е ў Беларусi будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага цiску. Тэмпература паветра ўначы ад мiнус 9 да мiнус 15 °C, месцамі паветра будзе астуджасца да мiнус 18 °C, аднак па захадзе краiны — мiнус 3 — мiнус 8 °C. Максымальная тэмпература днiём ад мiнус 1 да плюс 5 °C, па захадзе краiны да плюс 7 °C. Атмасферны цiск будзе слаба падаць.

У сераду будзе пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мiнус 1 °C па захадзе да мiнус 14 °C па ўсходзе краiны, месцамі па ўсходняй палове краiны да мiнус 17 °C. Максымальная тэмпература днiём будзе ад мiнус 1 °C па ўсходзе да плюс 9 °C па паўднёвым захадзе краiны.

У чацвер таксама будзе без ападкаў, толькi днiём месцамі па паўночным захадзе Беларусi пройдуць невялiкiя кароткачасовыя дождж i мокры снег. Тэмпература паветра мiнiмальная ноччу складзе ад мiнус 1 °C па захадзе да мiнус 13 °C па ўсходзе краiны, пры працягненнях па паўднёвым усходзе Беларусi да мiнус 16 °C. Максымальная тэмпература днiём складзе ад нуля па паўночным усходзе да плюс 8 °C па паўднёвым захадзе краiны.

У пятнiцу на большай частцы тэрыторыi краiны прагназуюцца кароткачасовыя ападкаў i выглядае мокрага снегу i дажджу. У асобных раёнах могуць быць слабыя туман i галалёд, на дарогах галалёдзiца. Тэмпература паветра ўначы складзе мiнус 5 °C, плюс 2 °C, па ўсходзе да мiнус 8 °C. Днiём будзе ад нуля да плюс 6 °C.

У першы дзень вясны на большай частцы нашай тэрыторыi чакаюцца кароткачасовыя мокры снег i дождж. У асобных раёнах могуць быць слабыя туман i галалёд, на дарогах галалёдзiца. Тэмпература паветра ўначы складзе мiнус 5 — плюс 1 °C, удзень — мiнус 2 — плюс 4 °C.

У надзлею ноччу на большай частцы тэрыторыi, днiём месцамі па краiне пройдуць кароткачасовы снег, мокры снег. На асобных участках дарог будзе галалёдзiца. Тэмпература паветра ўначы ад нуля да мiнус 6 °C, днiём — мiнус 2 — плюс 4 °C.

Сяргей КУРКАЧ.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкi дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар АНУФРЫЕВА Вольга Аляксандраўна.

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МiНСКУ: прыёмнай — 311 17 13 (гп./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэры — 311 17 16.

ПРЭСНЫЯ РЭКЛАМЫ тэл./факс: 311 17 27, e-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары аўтыбіяграфічных матэрыялаў нясуць адказнасць за наданне i выкарыстанне фактаў. Iм не гарантуецца з'мяшчэнне звестак з меркаваным рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванню адбiрае i публiкуе адрасаваныя ёй пiсьмы. Перадрук матэрыялаў, апублiкаваных у «Звяздзе», толькi з дазволу рэдакцыi.

www.zviazda.by (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

Газета адрэгукавана ў Рэспублiканскiм унiтарным прадпрыемстве «Выдавiцтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 3820000007687 ад 30.04.2004. 220013, Мiнск, прасп. Незалежнасцi, 79Д1. Выходзiць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 11 384. Iндэкс 63850. Зак. № 430. Нумар налічаны ў 19.30

24 лютага 2025 года.